



# Наша Слова



Газета выходзіць з сакавіка 1990 года

№ 15 (1166) 9 КРАСАВІКА 2014 г.

## Дарагія сябры "Нашага слова"!

У гэтым квартале адбылося значнае зніжэнне колькасці падпісчыкаў. Прычынай стала ў асноўным спыненне ведамаснай падпіскі, якую арганізоўвала Салігорская арганізацыя ТБМ. Значна знізілася падпіска па Берасцейскай вобласці. Разам з тым ёсць раёны, дзе падпіска вырасла. У першую чаргу гэта Менск, Дзяржынскі р-н, Ельскі р-н, Ваўкавыскі, Наваградскі, Дзятлаўскі, Ашмянскі, Аршанскі, Полацкі і інш. раёны.

Студзень Красавік		Студзень Красавік	
<b>Берасцейская вобласць:</b>		Ст. Дарогі р.в.	-
Баранавічы р.в.	19 17	Стоўбцы р.в.	2 2
Бяроза р.в.	10 5	Узда р.в.	1 2
Белаазёрск р.в.	1 1	Чэрвень р.в.	4 3
Бярэсце гор.	16 10	<b>Усяго:</b>	<b>464 427</b>
Ганцавічы р.в.	1 1		
Драгічын р.в.	- 1	<b>Гомельская вобласць:</b>	
Жабінка р.в.	1 1	Буда-Кашалёва	3 3
Іванава р.в.	2 2	Брагін р.в.	1 1
Івацэвічы р.в.	10 10	Ветка р.в.	1 1
Камянец р.в.	2 1	Гомель гор.	32 30
Кобрын гор.	1 1	Гомель РВПС	1 1
Лунінец гор.	2 1	Добруш р.в.	- -
Ляхавічы р.в.	1 1	Ельск р.в.	1 4
Маларыта р.в.	1 1	Жыткавічы р.в.	11 11
Пінск гор.	7 6	Жлобін гор.	2 2
Пружаны р.в.	8 8	Калінкавічы гор.	1 1
Столін р.в.	1 1	Карма р.в.	2 2
<b>Усяго:</b>	<b>83 68</b>	Лельчыцы р.в.	- -

Лоеў р.в.	- 1	Мозырь гор.	2 2
Міра р.в.	1 1	Акциябарскі р.в.	1 1
Бешанковічы р.в.	1 1	Нароўля р.в.	- -
Браслаў р.в.	1 1	Петрыкаў р.в.	2 1
Віцебск гор.	33 33	Рэчыца гор.	1 1
Віцебск РВПС	2 2	Рагачоў гор.	2 1
Верхнедзвінск р.в.	4 4	Светлагорск гор.	3 2
Глыбокае р.в.	5 5	Хойнікі р.в.	1 1
Гарадок р.в.	4 4	Чачэрска р.в.	- -
Докшыцы р.в.	1 1	<b>Усяго:</b>	<b>67 66</b>
Дуброўна р.в.	2 2		
Лёзна р.в.	1 1	<b>Гарадзенская вобласць:</b>	
Лепель р.в.	1 1	Бераставіца	3 3
Міры р.в.	3 2	Ваўкавыск гор.	9 10
Новаполацк гор.	13 13	Воранава р.в.	5 5
Орша гор.	5 6	Гародня гор.	37 35
Полацк гор.	5 6	Гародня РВПС	20 20
Паставы р.в.	16 12	Дзятлава р.в.	14 15
Расоны р.в.	1 1	Зэльва р.в.	3 3
Сянно р.в.	2 2	Іўе р.в.	5 3
Талочын р.в.	1 1	Карэлічы р.в.	4 4
Ушачы р.в.	2 1	Масты р.в.	3 4
Чашнікі р.в.	1 1	Наваградак гор.	2 4
Шаркоўшчына р.в.	8 5	Астравец р.в.	6 6
Шуміліна р.в.	1 1	Ашмянны р.в.	2 3
<b>Усяго:</b>	<b>113 106</b>	Смаргонь гор.	5 5

Слонім гор.	11 9	<b>Магілёўская вобласць:</b>	
Свіслач р.в.	4 4	Бабруйск гор.	5 5
Шчучын р.в.	2 2	Бялынічы р.в.	1 1
Ліда	16 14	Быхаў р.в.	1 1
<b>Усяго:</b>	<b>151 149</b>	Глуск р.в.	1 1
		Горкі гор.	1 2
		Дрыбін р.в.	- -
		Кіраўск р.в.	19 19
		Клічаў р.в.	2 3
		Клімавічы р.в.	- -
		Касцюковічы р.в.	1 1
		Краснаполле р.в.	- -
		Крычаў р.в.	- 1
		Круглае р.в.	1 1
		Мсціслаў р.в.	2 2
		Магілёў гор.	46 38
		Магілёў РВПС	1 1
		Асіповічы гор.	13 12
		Слаўгарад р.в.	2 1
		Хоцімск р.в.	1 1
		Чэрыкаў р.в.	1 1
		Чавусы р.в.	- -
		Шклоў р.в.	1 1
		<b>Усяго</b>	<b>99 92</b>
		<b>Усяго на краіне:</b>	<b>977 908</b>

Менская вобласць:		Беразіно р.в.	3 3
Барысаў гор.	10 10	Вілейка гор.	2 3
Вілейка гор.	2 3	Валожын гор.	12 11
Дзяржынск р.в.	7 10	Жодзіна гор.	- -
Клецк р.в.	1 1	Крупкі р.в.	5 6
Крупкі р.в.	5 6	Капыль р.в.	5 4
Капыль р.в.	5 4	Лагойск	5 4
Лагойск	5 4	Любань р.в.	1 1
Любань р.в.	1 1	Менск гор.	277 295
Менск гор.	277 295	Менск РВПС	11 11
Менск РВПС	11 11	Маладзечна гор.	12 12
Маладзечна гор.	12 12	Мядзель р.в.	2 3
Мядзель р.в.	2 3	Пухавічы РВПС	3 4
Пухавічы РВПС	3 4	Нясвіж р.в.	6 2
Нясвіж р.в.	6 2	Смалявічы р.в.	1 2
Смалявічы р.в.	1 2	Слуцк гор.	23 21
Слуцк гор.	23 21	Салігорск гор.	71 17

ISSN 2073-7033

9 772073 703003

## 200 гадоў з дня нараджэння Яўстафія Тышкевіча

Граф Яўстафій ТЫШКЕВІЧ нарадзіўся 18 красавіка 1814, памёр 13 жніўня 1873. Беларускі археолаг, гісторык, этнограф, краязнавец, музеязнавец; адзін з заснавальнікаў беларускай навуковай археалогіі. Ганаровы член Пецярбургскай акадэміі навук, член Дацкага таварыства аматараў паўночных старажытнасцяў, Стакгольмскай Каралеўскай акадэміі выяўленчага мастацтва і старажытнасцяў, Лонданскага археалагічнага інстытута. Малодшы брат Канстанціна Піевіча Тышкевіча. Нардзіўся ў Лагойску.

З 1824 Яўстафій вучыўся ў Віленскай гімназіі пад апекай прафесараў ўніверсітэта Я. Вашкевіча і К. Асмалоўскага. Перапыніўшы тут вучобу, ён у 1831 скончыў Менскую гімназію. Потым амаль 2 гады вучыўся самастойна, "дабіраючы" веды ў пецярбургскіх бібліятэках.

З 1833 Яўстафій служыў у Ордэнскім капітуле, канцэлярыі віленскага, потым кракаўскага генерал-губернатора. З 1840 ён ганаровы апякун школ, маршалак шляхты Барысаўскага павета, на свае сродкі пабудаваў у Барысаве павятовае вучылішча; у 1848-54 - куратар Менскай гімназіі. Але асноўным яго заняткам была навука. Пачынаючы з 1837, ён кожнае лета даследаваў курганы на Лагойшчыне, Барысаўшчыне, Меншчыне, у Друцку, Лідзе, Крэве, Міры, Гальшанах і інш.

Не зважаючы на свае графскія тытулы, браты Яўстафій і Канстанцін, а часам і бацька, бралі ў рукі рыдлёўкі і з дапамогай навакольных сялян раскопвалі старажытныя курганы. Часам, пераапрунуўшыся ў простае сялянскае адзенне, яны хадзілі па вясковых хатах, каб паслухаць і запісаць народныя песні, леген-

ды, паданні, шчырую гутарку сялян пра побыт, паўдзельнічаў у абрадах. Захоплены загадкамі старажытнага свету, Яўстафій Тышкевіч вырашыў грунтоўна разабрацца ў тыпах гістарычных помнікаў на роднай зямлі і высветліць, ці ёсць у іх заканамернасць і сувязь з культурай плямён, што некалі жылі на Беларусі. Гэта захапленне археалогіяй прыйшло да яго ў 20-гадовым узросце. Каб папоўніць свае веды па старажытнай гісторыі і пазнаёміцца з метадамі даследаванняў замежных калегаў археалогіі, Тышкевіч у 1843 накіраваўся на стажыроўку ў Данію, Фінляндыю, Швецыю.



Вярнуўшыся з замежжа, выдаў сваю працу "Археалогія ў Літве" (1872), у якой акрэсліў шырокі абсяг для даследаванняў помнікаў Беларусі...

(Пра братаў Тышкевічаў чытайце на ст. 7.)

## 110 гадоў з дня нараджэння Міколы Хведаровіча



**ХВЕДАРОВІЧ Мікола** [сапр. Чарнушэвіч Мікалай Фёдаравіч; 24.3(6.4).1904, г. Капыль - 20.8.1981], беларускі паэт. Скончыў БДУ (1931). З 1919 адзін з арганізатараў камсамольскіх ячэек на Слуцшчыне, быў байцом харчатрадаў і частак асобага назначэння (ЧОН). Працаваў у часопісах "Партыйны работнік" і "Бальшавік Беларусі" (1929-32), "Чырвоная Беларусь" (1932-33), "Польмя рэвалюцыі" (1934-37).

Арыштаваны 3.8.1938. Асуджаны (1940) на 8 гадоў пазбаўлення волі. Знаходзіўся ў зняволенні ў лагерах на

Кольскім паўвостраве, удзельнічаў у будаўніцтве Манчагорска, з 1941 ва Усцьвыгладу (пасёлак Ваяжэль Комі АССР). З 1946 працаваў у Каршынах Узбекскай ССР. Паўторна арыштаваны 22.5.1949; сасланы (1949) у Енісейск Краснаярскага краю. Рэабілітаваны ў 1955. У 1956 вярнуўся ў Беларусь.

Друкаваўся з 1925. Некат. творы падпісваў псеўд. Старобінскі Себасцьян. Першы зборнік паэзіі "Настроі" (1929). Аўтар паэтычных кніг "Баявыя песні" і "Рытмы" (1930), "Тэмпы-кантрасты" (1931), "Вайна за мір" (1932), "Усім сэрцам" (1937), "Залаты лістапад" (1957), "Перазвон бароў" (1961), "Зоркі на камені" (1968). Выдаў аўтабіяграфію "Споведзь перад будучыняй" (1978), кнігі нарысаў-успамінаў пра беларускіх пісьменнікаў "Памятныя сустрачкі" (1960, 3 выд. 1977), "Незабыўнае" (1976). Пісаў для дзяцей ("Сонечны зайчык", 1961, "Лясныя званочки", 1968, "Крылы", 1973). Шмат перакладаў.

Вікіпедыя.

## 70 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Лісіцына

**ЛІСІЦЫН Уладзімір Сяргеевіч** нарадзіўся 13.04.1944 г. у канцлагеры Флігенорт (Германія), паэт.

Паходзіў з сялянскай сям'і, якая жыла ў в. Пагосцішча Лёзненскага раёна. У час вайны яго маці і старэйшы брат вывезены ў канцлагер. Пасля вызвалення яны вярнуліся ў родную вёску. У. Лісіцын вучыўся ў Крынкаўскай сярэдняй школе, дзе займаўся ў літаратурным і драматычным гуртках. У 1965 г. скончыў горнапрамысловы педагогічнае вучылішча (Лісічанск, Украіна). Працаваў шахцёрам у Данбасе. Настаўнічаў на Лёзненшчыне, супрацоўнічаў з раённай газетай "Сцяг Перамогі". У 1970 г. завочна скончыў тэатральна-мастацкага інстытута. Апошнія гады жыў у Джанкоі - працаваў дырэктарам Палаца культуры, настаўнічаў у школе.

Памёр 12.07.1973 г. Друкавацца пачаў у 1964 г.: першы верш "У драмгуртку" апублікаваны ў газеце "Віцебскі рабочы". Потым яго вершы з'яўляліся ў газетах "Го-



лас Радзімы", "Мінская праўда", "Вячэрні Мінск", часопісах "Нёман", "Вожык", "Малодосць", зборніку "Дзень паэзіі". У 1974 г. выйшла яго першая кніга паэзіі "Жураўлінае вясло". Уключаныя ў яе вершы прысвечаны роднаму краю, яго прыродзе, каханню. Ім уласціва яркая вобразнасць, філасафічная заглыбленасць, вялікі зарад жыццёвасці, песеннасць, афарыстычнасць. У паэме "Дзірваны" апавядаецца пра цяжкі лёс беларускага хлопчыка ў гады вайны.

Вікіпедыя.



## АДБЫЛАСЯ ІХ СПРАВАЗДАЧНА-ВЫБАРНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ ВІЦЕБСКАЙ АБЛАСНОЙ АРГАНІЗАЦЫІ ТБМ ІМЯ Ф. СКАРЫНЫ

У нядзелю, 30-га сакавіка, у Віцебску прайшла чарговая справаздачна-выбарная канферэнцыя абласной арганізацыі ТБМ. На пачатку працы дэлегаты і госці ўшанавалі хвілінай маўчання памяць Герояў Нябеснай сотні: акурат на гэты дзень прыпалі саракавіны, менавіта столькі часу мінула з тых трагічных падзей на кіеўскім Майдане... Потым перад удзельнікамі канферэнцыі выступіў папулярны фальклорны гурт "Паўночная сухадручка", што стала своеасаблівым прывітаннем сябрам таварыства.

На канферэнцыі прысутнічала 29 дэлегатаў з усіх рэгіёнаў Віцебшчыны, а таксама 5 запрошаных асобаў, сярод якіх і прадстаўнікі дзяржаўнай улады. Са справаздачным дакладам выступіў старшыня Віцебскай абласной рады І.А. Навумчык. Ён спыніўся на асноўных момантах працы арганізацыі за апошні два гады, акцэнтаваўшы асноўную ўвагу на праблемных момантах у дзейнасці рэгіянальных структур таварыства. У прыватнасці, Іосіф Адамавіч адзначыў, што, не гледзячы на ўсе намаганні кіраўніцтва рады, да гэтага часу няма канкрэтнай інфармацыі ад уладных структур наконт адзначэння 90-гадовага юбілею Васіля Быкава. На свае звароты таварыства атрымлівае фармальныя адпідкі, маўляў, усё будзе зроблена, імпрэзы рыхтуюцца. Але як і што застаецца загадкай. А часу ўсё менш і менш. Дзяржаўныя органы не спрыяюць пашырэнню беларускай мовы, хоць кіраўніцтва абласной рады рэгулярна сустракаецца з высокімі прадстаўнічымі асобамі вобласці і горада, і на словах нібыта падтрымка і ўсякае садзейнічанне абяцаецца. Але далей за словы справа не ідзе. Больш за тое, не будзе прадоўжаны кантракт з кіраўніком Полацкага Цэнтра рамёстваў Валянцінай Крук, якая восем апошніх гадоў значальнае Полацку гарадскую арганізацыю ТБМ. Гэта адна з найбольш актыўных нашых структур, якая ладзіць дзясяткі беларускіх імпрэзаў штогод. Як мяркуюць дасведчаныя людзі, такім чынам Валянціна Іосіфаўна пакарана за шматлікія культурніцкія мерапрыемствы, у тым ліку і за спробу прывесці ў Полацку канцэрт Змітра Вайцюшкевіча. Натуральна, фармальная нагода ўказана іншая, але ж усё ўсё разумеюць.

Сп. Навумчык звярнуў таксама ўвагу на праблемы з тапанімікай у вобласці. Напрыклад, назвы чыгуначных станцый паўсюль у рэгіёне цяпер падаюць у рускамоўнай версіі. Беларускія ўласныя найменні пішуцца па-руску, чаго не было яшчэ гады два назад. Гэта прыводзіць часам да сучаснага абсурду, як, скажам, з назвай прыпыначнага пункта Палевачы, што ў Глыбоцкім раёне. У версіі "расейскамоўных адмыслоўцаў" яна падаецца як Палеваче (?). Цяжка ўявіць што-небудзь больш экзатычнае. Тут дарэчы старшыня рады прывёў выказванне: "Там, дзе няма беларускай мовы, няма сапраўднай



Беларусі".

Успрэчках па дакладзе, з паведамленнямі з мясцовых суполак выступілі больш за 20 чалавек (!). Так, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў Георгій Станкевіч наракаў на амаль поўную адсутнасць беларускага слова на старонках Бешанковіцкай раённай газеты "Зара". Людміла Нікіціна - кіраўнік Зарнаўскай суполкі - канстатавала непадробнае жаданне школьнікаў, моладзі ўдзельнічаць менавіта ў беларускамоўных імпрэзах, што ладзіцца пры мясцовым музеі. Відомы пісьменнік, перакладчык, педагог Уладзімір Папковіч звярнуў увагу на немагчымасць выкладання шэрагу прадметаў, у прыватнасці, нямецкай мовы, абавіраючыся на беларускамоўныя падручнікі, бо такіх у цяперашняй дзяржаве проста няма. А студэнты з куды большым задавальненнем карысталіся б падручнікамі і дапаможнікамі менавіта на роднай мове. Яшчэ адзін відомы творца - пісьменнік, празаік Франц Сіўко - з болей гаваруў пра адсутнасць усякіх магчымасцяў сустрэцца з чытацкамі ў якім-небудзь дзяржаўным будынку. Ёсць жаданне прыхільнікаў літаратурнай творчасці прывесці сустрэчу з пісьменнікамі, але дазвол на гэта ўлада не дае.

Сябра Полацкай гарадской арганізацыі Феакціст Фядотаў заклікаў прысутных рабіць усё магчымае, каб "выходзіць з моўнага гета", у якім сёння апынулася нацыянальная інтэлігенцыя. Але каб зрушыць справу ў гэтым кірунку, "мова павінна пачаць карыстацца ўлада, трэба спыніць асіміляцыю", - такая асноўная тэза з выступлення кіраўніка Гаралоцкай раённай суполкі Леаніда Гаравога.

Цікавай таксама бачыцца прапанова дэлегата з Оршы Канстанціна Антаскевіча, зварнуў да рэдакцыі "Нашага слова": даваць штотыдзень праграму тэлеканала "Беларусь-3", паколькі амаль палова эфіру названага тэлеканала ідзе па-беларуску, і гэта карыстаецца істотнай папулярнасцю ў шырокага кола гледачоў. А віцебскі актывіст Аляксандр Ткачоў прапанаваў звярнуцца ў адпаведны структуры з тым, каб трэці канал зрабіў цалкам беларускамоўным, як, зрэшты, гэта некалі і абяцалася ўладамі.

Са сваім бачаннем шляхоў пашырэння сферы выкарыстання беларускай мовы ў грамадстве выступілі таксама Пётр Сырапеня (Віцебск), Ада

Райчонак (Германавічы), Уладзімір Яцкевіч (Полацк), Вера Гямбіцкая (Полацк), Вадзім Шышко (Паставы), Валянціна Крук (Полацк), Марыя Баравік (Падсвілле), Валянцін Арлоў (Віцебск). Кіраўнік суполкі ВДУ імя Машэрава Андрэй Шчарбіцкі падзяліўся ўласным станоўчым і вельмі цікавым досведам камунікавання па-беларуску з выкладчыкамі ваеннай кафедры ўніверсітэта.

У шэрагу іншых выступіў дэлегат выказваў падтрымку сябрам Полацкай раённай арганізацыі і персанальна яе кіраўніку Валянціне Крук, заклікаў улады да аб'ектыўнага стаўлення да дзейнасці прыхільнікаў беларушчыны.

Больш за паўтары гадзіны працягваліся канструктыўныя, зацікаўлены абмен думкамі, абмяркоўваліся надзённыя праблемы з жыцця абласной арганізацыі. Са своеасаблівым падсумаваннем агучаных прысутнымі меркаванняў выступілі таксама Іосіф Навумчык, Юрась Бабіч, Алена Скалова.

Паколькі шмат пытанняў узнікала да органаў улады, на канферэнцыі выказаў афіцыйную пазіцыю адносна ўзаемадзеяння дзяржавы і грамадскіх арганізацый запрошаны прадстаўнік ад дзяржаўных структур - начальнік аддзела культуры галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага гравыхкамма Пётр Падгурскі. Праўда, далёка не ўсё са сказанага Пятром Мікалаевічам успрымалася ўдзельніцамі канферэнцыі. Хацелася б бачыць сапраўды рэальнае супрацоўніцтва з органамі ўлады, як да гэтага і імкнецца таварыства, а не імітацыю такой дзейнасці.

Згодна са статутам, быў абраны новы склад абласной рады і рэвізійнай камісіі, вызлучаны дэлегаты на з'езд ТБМ ад раённых і гарадскіх суполак, прыняты план дзейнасці абласной арганізацыі на наступныя два гады. Старшынём Віцебскай абласной рады на чарговы тэрмін абраны Іосіф Адамавіч Навумчык.

Можна без сумневу сцвярджаць, што ў гэты дзень адбылася не проста звычайная статутная падзея, а меў месца сапраўды сур'ёзны, канструктыўны аналіз дзейнасці тэбэмаўцаў Віцебшчыны, намечаныя новыя задачы і абмеркаваныя шляхі іх вырашэння.

**Юрась Бабіч,**  
намеснік старшыні  
Віцебскай абласной  
рады ТБМ

У нядзелю 30 сакавіка адбылася абласная справаздачная канферэнцыя ТБМ ў Віцебску. Ад нашай, Пастаўскай суполкі, выправілі мяне.

Пачалося паседжанне вельмі прыгожа. Запрасілі нейкі мясцовы ансамбль з маладых дзяўчатак, якія заспявалі нам некалькі старадаўніх беларускіх песень. Як жа яны прыгожа спявалі! А якія ж яны самі прыгожыя! Толькі дзеля гэтага аднаго ўжо варта было прыехаць.

Пасля перайшлі да афіцыйнай часткі. Адкрыў яе старшыня абласнога ТБМ Іосіф Адамавіч Навумчык. Быў абраны прэзідыюм і прадстаўлены ўдзельнікі канферэнцыі. Вельмі ўразіла тое, што да нас на паседжанне прыйшоў начальнік абласнога ўпраўлення культуры Пётр Падгурскі. А для нас, як для грамадскай арганізацыі, наяўнасць дыялогу з прадстаўніком афіцыйнай улады вельмі важная.

Іосіф Адамавіч распавёў нам пра дзейнасць віцебскай арганізацыі, пра тую праблему, якая стаяць перад намі на кожным шляху. Асабліваю ўвагу звярнуў на пытанне талпаніі. Спыніўся на дзейнасці мясцовых суполак. Як і трэба было чакаць яна даволі сціпла. Такая самая сітуацыя і з падпіскай на нашу газету. Пасля Іосіфа Адамавіча слова ўзяў старшыня віцебскай рэвізійнай камісіі з фінансавай справаздачай. Аб якой увогуле дзейнасці можна казаць, калі гадавы бюджэт абласной арганізацыі ТБМ склаў каля 1,5 мільёна беларускіх рублёў? Зразумела, што ў раённых арганізацыях гэтая лічба яшчэ меншая. Таму няма чаго і дзівіцца, што дзейнасць раённых суполак выглядае так сціпла - на адным толькі бюджэце вельмі далёка не заедзеш.

І яшчэ, мала таго, што ў раённых суполак адсутнічаюць матэрыяльныя сродкі для ажыццяўлення сваіх ідэй, дык часта яшчэ і мясцовыя ўлады самым розным чынам перашкаджаюць гэтай дзейнасці. Колькі горьчы і крыўды я пачуў ад дэлегатаў усіх раёнаў нашай вобласці. Як можна зразумець паводзіны тых чыноўнікаў, што так моцна баяцца тых адзінак энтузіястаў, якія, не маючы амаль ніякіх сродкаў для дзейнасці, абавіраючыся толькі на саміх сябе спрабуюць данесці да людзей беларускае слова? Што ў іх такога небяспечнага?

Асобным пунктам выступіў спыніліся на сітуацыі з полацкім дзеячам культуры - Валянцінай Крук, якая вельмі шмат зрабіла для развіцця беларушчыны, а ёй цяпер не працягваюць кантракт. І раз за разам усё гэтыя пытанні задаліся Пятру Падгурскаму: чаму так адбываецца, што сябры ТБМ спрабуюць захаваць беларускую мову і культуру, а ім не толькі перашкаджаюць, але яшчэ і звальняюць?

У канцы, зразумела, далі слова і самому Пятру Мікалаевічу. Ну, думае, выслухайце ён нас усіх, зразумеўшы нашыя праблемы і паспрабуе неяк пайсці нам насустрач, бо мы ўсё ж такі той самы народ, які, адпаведна нашай Канстытуцыі, з'яўляецца галоўнай крывіцай улады ў краіне. І што

ж мы пачулі? Па-першае, тое, што наша мова не знаходзіцца ні ў моўным гета, ні ў рэзервацыі, як пра гэта казаў амаль кожны з выступоўцаў. Тут нават цяжка нешта сказаць у адказ. Ці ён проста нікога з нас не чуў, як мы казалі, што навокал амаль паўсюль пануе толькі расейская мова, ці ён проста ў сваім асабістым жыцці гэтага не бачыць.

Па-другое, Пётр Мікалаевіч неяк не зусім зразумела ахарактарызаваў той факт, што ён сам вучыўся ў беларускамоўнай школе, маўляў, "я сам скончыў 8 класаў беларускамоўнай школы і не саромеюся (!!) гэтага". Дык гэта што атрымоўваецца, што гэтага, аказваецца, яшчэ можна і саромецца, скончыць беларускамоўную школу?.. Цяжка прыдумаць горшую дыскрэдытацыю для беларускай мовы з вуснаў чыноўніка такога даволі высокага рангу.

І трэцяе, чым Пётр Мікалаевіч нас проста ўсіх "забіў", гэта тое, што ён амаль адразу перайшоў на відаць, звыклы для сябе камандзёрскі тон і пачаў нас вучыць (!!), што мы павінны (!!!) рабіць. Ад нечаканасці мы аж разгубіліся, балазе адзін пісьменнік, які прысутнічаў на канферэнцыі, хутка прывёў Падгурскага ў прытомнасць.

Паважаны Пётр Мікалаевіч, Вы, канешне, не чытаеце такіх газет, але ўсё роўна вельмі хочацца Вам нагадаць, што пакуль што беларуская мова таксама з'яўляецца дзяржаўнай. А гэта значыць, што яе захаванне з'яўляецца задачай і дзяржслужбоўцаў у тым ліку. За гэта, нагадаю Вам, Вы і грошы атрымліваеце з бюджэту за кошт падаткапалачельшчыкаў. Ну дык, напэўна ж трэба адпрацоўваць свае грошы?

Гэта мы, удзельнікі ТБМ, працуем хто дзе, а ТБМ з'яўляецца нашай пазарапрацоўнай дзейнасцю. Мы займаемся тым, чым павінны займацца вы, дзяржаўны чыноўнікі - захаваннем і распаўсюджваннем беларускай мовы. Прычым нам за гэта грошы ніхто не плаціць. Больш за тое, мы самі выдаткоўваем на гэта свае асабістыя грошы і вольны час. І пры гэтым нам яшчэ часта даводзіцца сустракацца з ціхім супрацьстаяннем мясцовых уладаў. І пасля ўсяго гэтага, Пётр Мікалаевіч, Вы яшчэ спрабуеце нам указаць як мы павінны нешта рабіць. Ці не здаецца Вам, што гэта крыху не ў тым месцы і не з тымі людзьмі? Можна ўсё ж такі з Вашай боку было б лепш хаця бы проста падзякаваць нам за тое, што мы, не гледзячы ні на што, дапамагам Вам рабіць тое, што ў вас, мяркуючы па моўнай сітуацыі ў краіне, атрымліваецца зусім не лепшым чынам?

Але бог з ім, з гэтым чынавенствам, хаця б проста не перашкаджалі, бо на падзяку тут чакаць не даводзіцца. Важней усё ж такі сама канферэнцыя. Трохі мяне менавіта сама форма мерапрыемства. Пасля выступлення Пятра Падгурскага мы хуценька на нова выбралі нашых абласных кіраўнікаў ТБМ, падпісалі агульны ліст да абласнога кіраўніцтва, каб не звальнялі Валянці-

ну Крук і на гэтым усё рэзка скончылася. Яшчэ літаральна пяць хвілін пагаманілі паміж сабой за кубкам кавы і ў момант усё разбегліся. Я так і не зразумеў, навошта тады мы увогуле збіраліся? Толькі, каб зноў выбраць кіраўнікамі тых жа самых людзей, паплакацца адзін аднаму ў камізэльку, як нам усім цяжка, і ўсё? І варта мне было дзеля гэтага трэсціся дзве ночы ў цягніку? Ну, толькі што на тых цудоўных дзядзьчынак з ансамбля паглядзець.

Шчыра кажучы, я чакаў ад сустрэчы зусім іншага. Віцебская вобласць даволі расцягнутая. І дабрацца ад аднаго да другога даволі складана. Нават іншыя кантактаў бракуе. І тут атрымалася зручная нагода сабрацца ўсім разам. Гэта ж выдатная магчымасць, каб пазнаёміцца адзін з адным, пагаварыць, падзяліцца нейкім досведам. Таму што добра бачна, як людзям цяжка адным у сваім раёне цягнуць на сабе такі цяжар. Проста паплакацца, як цяжка, не мае сэнсу, бо гэта нічым не дапаможа. І спадзявання на нашае віцебскае кіраўніцтва ТБМ таксама няма асабліва чаго, бо яны прыкладна ў такім жа стане як і мы. Спадзявацца можна толькі на свае сілы. А сваіх сіл мала. Значыць, трэба неяк аб'ядноўвацца паміж сабой. Дапамагчы адзін аднаму хаця б чым-небудзь. А замест гэтага чыста афіцыйна хуценька правялі паседжанне і разбегліся. Засталося прыкрае адчуванне, што ўсё, што адбывалася, як і ў савецкія гады - проста каб паставіць гачык у справаздачы, што зроблена. Навошта тады гэта ўсё увогуле пра-трэбна?

Я згодны, што такія справаздачна-выбарныя канферэнцыі таксама патрэбныя, але быў бы сэнс зрабіць іх больш плённымі. Як я ўжо казаў на канферэнцыі, быў бы сэнс больш цесна супрацоўнічаць рэгіянальным суполак з суседнімі раёнамі. І на гэтай канферэнцыі гэта можна было б выдатна зрабіць. Было б вельмі цікава і карысна проста пазнаёміцца з прадстаўнікамі суполак іншых, нават далёкіх раёнаў, хаця бы для таго, каб ведаць, хто чым дышае. А то я як прыехаў, нікога не ведаў, так і паехаў, пазнаёміўшыся літаральна з адным-двумі. От мне шмат карысці з гэтага. Ды хаця б проста кантактамі абмяняцца, ужо было б вельмі файна. Навошта увогуле прыдумалі інтэрнэт, сацыяльныя сеткі? Гэта ж найцудоўнейшая магчымасць каб пастаянна знаходзіцца на сувязі адзін з адным. Так, сярод удзельнікаў было шмат людзей сталага веку, якія не надта сярэюць з інтэрнэтам. Ну дык прыцягвайце моладзь. Даражэнькія мае, на дварэ ўжо трэцяе тысячагоддзе, на змену вам прыйдзе моладзь, якая жыве ў сёвейце, значыць, трэба актыўна засвойваць гэтую вобласць, пакуль не позна.

Адным словам, я чакаў крыху больш ад такой падзеі. Але хай сабе. Бо галоўная задача нашай суполкі - хоць што-небудзь зрабіць у сваім раёне. А ацэньваю хай самі адказваючы за дзейнасць на сваёй тэрыторыі.

**Вадзім Шышко.**

## ПРОЗВІШЧЫ БЕЛАРУСІ: НАЙМЕННІ ПІСЬМЕННІКАЎ

(Працяг.)

**Навумовіч** (Уладзімір Н.) - форма бацькаймення ад антрапоніма *Навум* з акцэнтаваннем фарманта -*овіч* і семантыкай 'нашчадак Навума'. ФП: *Навум* - *Навумавіч* - *Навумовіч*.

**Налівайка** (Алесь Н.) - семантычны дэрыват ад апелятыва *наліваць* 'той, хто налівае'. ФП: *наліваць* - *налівай* - *налівайка* - *Налівайка*.

**Насовіч** (Іван Н.) - форма бацькаймення ад антрапоніма *Нос* з акцэнтаваннем фарманта -*овіч* (Нас-овіч). ФП: *нос* ('выступ паміж вачамі і ротам на твары чалавека або мордзе жывёлы, які з'яўляецца пачаткам дыхальных шляхоў і органам нюху') - *Носаў* - *Носавіч* - *Насовіч*.

**Нікіфаровіч** (Ванкарэм Н.) - форма бацькаймення ад антрапоніма *Нікіфар* з акцэнтаваннем фарманта -*овіч*. ФП: *Нікіфар* - *Нікіфаравіч* - *Нікіфаровіч*.

**Нікіфароўскі** (Мікалай Н.) - шляхетная форма з суфіксам -*оўскі* ад імя *Нікіфар*: *Нікіфар-оўскі*.

**Новік** - дэрыват з суфіксам -*ік* ад антрапоніма *Новы* з семантыкай 'нашчадак названай асобы'. ФП: *новы* ('набыты або зроблены нядаўна; які не быў у ўжыванні раней', 'адкрыты, вынайздзены нядаўна; раней невядомы', 'не той, што раней' і інш.) - *Новы* (мянушка, а потым прозвішча) - *Новік*.

**Новік-Пяюн** (Сяргей Н. П.) - складаная найменне, мае два кампаненты. Першы - *Новік*. Другі кампанент *Пяюн* - семантычны дэрыват ад апелятыва *пяюн* 'той, хто вельмі любіць спаваць, многа спывае, п'явун'.

**Новіч** (А. Н.) - дэрыват з суфіксам -*іч* ад антрапоніма *Новы* з семантыкай 'бацькайменне (ад *Новы*): *Нов-іч*'. ФП: *новы* - *Новы* - *Новіч*.

**Нядзведскі** (Уладзіслаў Н.) - прэстыжнае ўтварэнне на -*скі* ад антрапоніма *Нядзведзь* (*Нядзведзь-скі* - *Нядзведскі*), якое ад апелятыва *нядзведзь* - варыянта літаратурнага *мядзведзь*.

**Някляеў** - (Уладзімір Н.) - прыметнікавая форма з прыналежным суфіксам -*еў* ад антрапоніма *Някляй* (*Някляй-еў*) з семантыкай 'нашчадак (Някляя)'. ФП: *Някляй* - *Някляеў*.

**Падабед** (Язэп П.) - семантычны дэрыват ад апелятыва *падабед* 'снеданне, часцей за ўсё другое, бліжэй к абеду'. ФП: *абед* - *падабед* - *Падабед* (мянушка чалавека, у маўленні якога частым было слова "падабед") - *Падабед*.

**Пазняк** (Янка П.) - семантычны дэрыват ад апелятыва *пазняк* - той, хто позніцца, хто позна з'яўляецца куды-небудзь'. ФП: *пазніцца* ('з'яўляецца пазней за вызначаны час', 'выконваць што-небудзь пазней, чым трэба', 'затрымлівацца') - *пазні* - *пазняк* - *Пазняк*.

**Палітыка** (Апанас П., Дзмітрый П.) - семантычны дэрыват ад апелятыва *паліты*

*ка* ('дзейнасць органаў дзяржаўнай улады і дзяржаўнага кіравання, якая адлюстроўвае грамадскі лад і эканамічную структуру краіны') - *Палітыка* (мянушка чалавека, які часта карыстаўся гэтым словам) - *Палітыка* (прозвішча).

**Пальчэўскі** (Алесь П.) - адтапанімічны дэрыват ад назвы паселішча *Пальчы* з суфіксам -*эўскі* (*Пальчы-эўскі* - *Пальчэўскі*) або прэстыжнае ўтварэнне з суфіксам -*эўскі* ад антрапоніма *Палец* (*Пальчы-эўскі*, чарг. *ц/ч*).

**Панамароў** (Валянцін П.) - прыметнікавая форма з суфіксам прыналежнасці -*оў* ад антрапоніма *Панамар* (*Панамар-оў*) з семантыкай - нашчадак названай асобы'. Утварляе слова *пономарь* (рас.) 'дзяк, дзячок' (Русско-белорусский словарь, 1993, с. 683).

**Панковіч** (Уладзімір П.) - форма бацькаймення ад антрапоніма *Папак* (*Папко*) з акцэнтаваннем фарманта -*овіч* і семантыкай 'нашчадак названай асобы'. ФП: *пап* - *папок* ('памочнік папа' або 'сын') - *Папок* (мянушка) - *Папко* (прозвішча) - *Панковіч*.

**Парахневіч** (Міхась П.) - форма бацькаймення ад антрапоніма *Парахня* з акцэнтаваннем фарманта -*евіч* і семантыкай 'нашчадак названай асобы' (*Парахн-евіч*). ФП: *парахня* (*парахню*) ('дробныя, як пясок, сухія рэшткі сапрэлага або паточанага шашалем дрэва') - *Парахня* (мянушка) - *Парахня* (прозвішча) - *Парахневіч*.

**Пархута** (Яраслаў П.) - семантычны дэрыват ад апелятыва *пархута* - ўтварэння ад *парх* (суф. *ут-а*), якое падае "Беларуска-расійскі слоўнік" М. Байкова і С. Некрашэвіча (1926, с. 224): "Парх м. - паршивец, вшивец" і пархаці м. - уменшы. от парх". "Вялікі слоўнік беларускай мовы" Ф. А. Піскунова змяшчае дэрыват ад *пархута* слова *пархуці* (2012, с. 694), а таксама слова *парх* 'шалудзівы, з каростай на скуры', *пархі* 'шолудзі'. ФП: *парх-пархута* - *Пархута* (мянушка) - *Пархута*.

**Парэцкі** (Якаў П.) - адтапанімічны дэрыват з суфіксам -*цк-і (-ск-і)* ад *Парэчча* з семантыкай 'з мясцовасці Парэчча'. ФП: *рака* - *Парэчча* (па рэчцы) - *Парэцкі* (з *Парэчкі*).

**Паслядовіч** (Макар П.) - форма бацькаймення ад антрапоніма *Паслед* з акцэнтаваннем фарманта -*овіч* (*Паследавіч* - *Паслядовіч*). ФП: *наслед* ('рэшткі, астаткі чаго-небудзь, падонкі', а таксама 'абалонка пласта ў цяжарных') - *Паслед* (мянушка, а потым прозвішча) - *Паследавіч* - *Паслядовіч*.

**Паўлёнак** (Барыс П.) - дэрыват з суфіксам -*ёнак* ад антрапоніма *Павел* (і *Паўла*, *Паўло*) і семантыкай 'нашчадак названай асобы' (*Паўл-ёнак*). ФП: *Павел* - *Паўлёнак*.

**Паўлікава** (Людміла П.) - форма прыметніка з прыналежным суфіксам -*ав-а* ад антрапоніма *Паўлік* з семан-

тыкай 'нашчадак' (дачка асобы з прозвішчам *Паўлік*). ФП: *Павел* - *Паўлік* - *Паўлікава*.

**Паўлюкоўскі** (Уладзіслаў П.) - дэрыват з суфіксам прэстыжнасці -*оўскі* ад антрапоніма *Паўлюк*. ФП: *Павел* - *Паўлюк* - *Паўлюкоўскі*.

**Пачонка** (Янка П.) - семантычны дэрыват з акцэнтаваннем ад апелятыва *пачонка* 'вярочка, раменьчык і пад, за якія чапляюць, падвязваюць што-небудзь', а таксама 'назва дэталю ў выглядзе кольца або паўкола, які злучаюць што-небудзь'. ФП: *пачопіць* - *пачонка* - *Пачонка*.

**Паішоў** (Генадзь П.) - форма прыналежнага прыметніка з суфіксам -*оў* ад антрапоніма *Паішоў* (з семантыкай 'нашчадак'). ФП: *Павел* - *Паішоў* - *Паішоў*.

**Перкін** (Навум П.) - форма прыналежнага прыметніка з суфіксам -*ін* ад антрапоніма *Перка* з семантыкай 'нашчадак'. ФП: *пяро* - *пёрка* і *перка* - *Пёрка* (і *Перка*) - *Перкін*.

**Пестрак** (Піліп П.) - семантычны дэрыват ад апелятыва *пестрак* (рас. *пестряк*) 'стракач' (стракачы 'сямейства жукоў з стракатым надкрыллем').

**Петрашкевіч** (Алесь П., Альфонс П.) - форма бацькаймення ад антрапоніма *Петрашка* з акцэнтаваннем фарманта -*евіч* і семантыкай 'нашчадак Пятрашкі'. ФП: *Пётр* - *Пятраш* - *Пятрашка* - *Пятрашкавіч* - *Петрашкевіч*.

**Петрукоў** (Міхалка П.) - форма прыналежнага прыметніка з суфіксам -*оў* ад антрапоніма *Петрук* (*Петрук-оў*) з семантыкай 'нашчадак названай асобы'. ФП: *Пётр* - *Петрук* - *Петрукоў*.

**Петрукоў** (Васіль П.) - дэрыват з суфіксам -*ук* ад антрапоніма *Петрук* і семантыкай 'нашчадак Пётрука'. ФП: *Пётр* - *Петрук* - *Петручок*.

**Півавар** (Зяма П.) - форма прыналежнага прыметніка з суфіксам -*аў* ад антрапоніма *Півавар* з семантыкай 'нашчадак'. ФП: *піва варыць* - *півавар* - *Півавар-аў*.

**Піліпаў** (Іван П.) - форма прыналежнага прыметніка з суфіксам -*аў* ад *Піліп* з семантыкай 'нашчадак Піліпа'. ФП: *Піліп* - *Піліпаў*.

**Пісарык** (Алесь П.) - дэрыват з суфіксам -*ык* ад антрапоніма *Пісар* з семантыкай 'нашчадак Пісара'. ФП: *пісаць* - *пісар* ('канцэлярскі службовец, які займаецца перапіскай, складаннем і рэгістрацыяй канцэлярскіх папер'; а раней: *пісар* 'асоба, якая займалася перапіскай чаго-небудзь', а таксама (жартоўна) 'той, хто піша, хто ўмеє пісаць') - *Пісар* (мянушка, пазней - прозвішча) - *Пісарык*.

**Пісьмянкаў** (Алесь П.) - форма прыналежнага прыметніка з суфіксам -*оў* ад антрапоніма *Пісьмянок* з семантыкай 'нашчадак Пісьмянка'. ФП: *пісаць* - *пісьмя* - *пісьмянны* - *Пісьмянок* - *Пісьмянкаў*.

**Плуг** (Адам П.) - семан-

тычны дэрыват ад апелятыва *плуг* 'сельскагаспадарчая прылада з шырокім металічным нарогам або дыскам для ворыва'. ФП: *плуг* ('прылада') - *Плуг* (мянушка) - *Плуг*.

**Пракопавіч** (Мікола П.) - форма бацькаймення ад антрапоніма *Пракоп* з акцэнтаваннем фарманта -*овіч* і семантыкай 'нашчадак Пракопа'. ФП: *Пракоп* - *Пракопаў* - *Пракопавіч* - *Пракопавіч*.

**Праскураў** (Васіль П.) - форма прыналежнага прыметніка з суфіксам -*аў* ад антрапоніма *Праскур* з семантыкай 'нашчадак Праскура'. ФП: *Праскур* - *аў*.

**Прашковіч** (Мікола П.) - форма бацькаймення ад антрапоніма *Прошка* (*Прашко*) з акцэнтаваннем фарманта -*овіч* і семантыкай 'нашчадак Прошкі'. ФП: *прасіць* - *проська* - *прашу* - *прошка* і *прашко* - *Прошка* і *Прашко* - *Прашковіч*.

**Просты** (Пётра П.) - семантычны дэрыват ад апелятыва *просты* 'няхітры, простадушны, адкрыты, не ганарлівы' і пад. ФП: *просты* - *Просты*.

**Пруднікаў** (Алесь П., Павел П.) - форма прыналежнага прыметніка з суфіксам -*аў* ад антрапоніма *Пруднік* з семантыкай 'нашчадак Прудніка' (*Пруднік-аў*). ФП: *пруд* (састарэлае) 'млын' - *пруднік* (фальк) "Вялікі слоўнік беларускай мовы" Ф. А. Піскунова (2012, с. 793) - *Пруднік* (прозвішча) - *Пруднікаў*.

**Прыгодзіч** (Зіновій П.) - дэрыват з суфіксам -*іч* ад антрапоніма *Прыгода* з семантыкай 'бацькайменне' (*Прыгода* + *-іч* = *Прыгодзіч*). ФП: *прыгода* ('здарэнне, нечаканы выпадак у жыцці') - *Прыгода* (мянушка чалавека з частым выкарыстаннем лексем "прыгода") - *Прыгода* (прозвішча) - *Прыгодзіч*.

**Пушкарэвіч** (Канстанцін П.) - форма бацькаймення ад антрапоніма *Пушкар* з акцэнтаваннем фарманта -*евіч* і семантыкай 'нашчадак названай асобы' (*Пушкар-евіч*). ФП: *пушка* ('каробка - невялікая скрынка (з кардонам, дрэва, пластмасы і пад.), а таксама (спец.) такая ж скрынка з якім-небудзь таварам, наборам прадметаў') - *пушкар* ('той, хто вырабляе каробкі, прадае іх з таварам') - *Пушкар* - *Пушкарэвіч*.

**Пяткевіч** (Аляксей П.) - форма бацькаймення ад антрапоніма *Петка* (Пецька) з акцэнтаваннем фарманта -*евіч* і семантыкай 'нашчадак Петка' (*Пятк-евіч*). ФП: *Пётр* - *Пеця* - *Пецька* - *Петка* - *Петкавіч* - *Пяткевіч*. Форма *Пяткевіч* узнікла не без уплыву польскай мовы (*-ке* - на месцы *-ка*, як і *кеска* 'дрэнна').

**Пятроўскі** (Ян П.) - форма з прэстыжным фармантам -*оўскі* ад антрапоніма *Пятро* з семантыкай 'нашчадак названай асобы'. ФП: *Пётр* - *Пятро* - *Пятроўскі*. Фіналь -*оўскі* ў мяшчанаў нярэдка замяняла першаснае -*овіч* (*Пят-*

*ровіч* - *Пятроўскі*).

**Рабкевіч** (Валянцін Р.) - форма бацькаймення з фармантам -*евіч* ад антрапоніма *Рабко* (*Рабк-евіч*) і семантыкай 'нашчадак'. ФП: *рабы* ('з рабаціннем, з плямамі, не аднаго колеру, пярэсты') - *Рабко* - *Рабкевіч*.

**Рагуля** (Аляксей Р.) - семантычны дэрыват ад апелятыва *рагуля* - (утварэння ад *рогі* (*рагаты*) з суфіксам -*уля*) з семантыкай 'прадмет, які мае разгалінаванне ў выглядзе рагоў'; у маўленні сялян - 'ласкавае найменне каровы': *рагуля* (ад *рогі*); як і *красуля* (ад *краса* 'прыгажосць'). ФП: *рогі* - *рагаты* - *рагуля* - *Рагуля* (мянушка асобы з частым у маўленні яе словам *рагуля*) - *Рагуля* (прозвішча).

**Радкевіч** (Яўген Р.) - форма бацькаймення ад антрапоніма *Радко* з акцэнтаваннем фарманта -*евіч* і семантыкай 'нашчадак названай асобы': *Радк-евіч*. ФП: *Радзівон* (канан. правасл. *Родіон*) - *Радзька* - *Радко* - *Радкевіч*.

**Разанаў** (Алесь Р., Іван Р.) - прыметнікавая форма з прыналежным суфіксам -*аў* ад антрапоніма *Разан* з семантыкай 'нашчадак асобы Разан': *Разан-аў*.

**Ракаў** (Віктар Р.) - прыметнікавая форма з суфіксам -*аў* ад антрапоніма *Рак* з семантыкай 'нашчадак названай асобы'. ФП: *рак* ('беспазваночная, пакрытая панцырам прэснаводная жывёліна класа ракападобных з вялікімі кляшчэмі калы галавы і брушчак, якое звычайна называюць шыйкай') - *Рак* (мянушка) - *Рак* (прозвішча) - *Ракаў*.

**Рак-Міхайлоўскі** (Сымон Р.-М.) - двухкампанентавае прозвішча ўзнікла ад спалучэння пісьменнікавага *Рак* (гл. вышэй) і бацькоўскага *Міхайлоўскі* (Аляксандр). *Міхайлоўскі* - ўтварэнне з суфіксам прэстыжнасці -*оўскі* ад *Міхайла* (*Міхайл-оўскі*).

**Ралько** (Іван Р.) - мажлівы семантычны дэрыват з фармантам -*ко* ад *раля* - *ролька* (памянш.-ласк.) ці ад *рала* 'адгалінаванне ствала дрэва; тоўсты сука'. ФП: *рала* (або *раля*) - *ралка* - *ролька* - *Ралка* і *Ралко*, а таксама *Ралька* - *Ралько*.

**Раманаў** (Еўдакім Р.) - прыметнікавая форма з суфіксам -*аў* ад антрапоніма *Раман* з семантыкай 'нашчадак': *Раман* - *Раман-аў*.

**Раманоўская** (Гэлена Р.) - форма з суфіксам шляхетнасці -*оўск-ая* ад *Раман*: *Раман-оўская*.

**Рубанаў** (Уладзіслаў Р.) - форма прыметніка з прыналежным суфіксам -*аў* ад антрапоніма *Рубан* з семантыкай 'нашчадак'. ФП: *Рубен* і *Рубэн* (імя, падаецца "Арфаграфічным слоўнікам беларускай мовы" (2010, с. 554) у рубрыцы "Асабовыя ўласныя імёны, распаўсюджаныя па-за межамі Беларусі") - *Рубэнаў* - *Рубанаў*.

**Рубцоў** (Аляксей Р.) - форма прыналежнага прымет-

ніка з суфіксам -*оў* ад антрапоніма *Рубец*: *Рубец* (Р. ск. *Рубыца*) - *Рубыц-оў*. ФП: *руб* ('вузкі край або вузкі бок якога-небудзь прадмета') - *рубец* (памян.-ласк. з *-ец*) - *Рубец* - *Рубцоў*.

**Руцкая** (Алена Р.) - мажлівы дэрыват ад тапоніма *Руты* ('мясцовасць, дзе расла рута - від шматгадовых травяністых раслін і паўкустоў сямейства рутавых з жоўтымі кветкамі і лістамі, у якіх змяшчаецца эфірны алеі') або непасрэдна ад апелятыва *рута* 'расліна' з выкарыстаннем суфікса -*ск*: *Рута+ск-а* - *Руцкая*. ФП: *рута* - *Руты* - *Руцкая*.

**Рыбак** (Алесь Р.) - семантычны дэрыват ад апелятыва *рыбак* 'чалавек, які займаецца лоўляй рыбы'. ФП: *рыба* - *рыбак* - *Рыбак*.

**Рысіньскі** (Саламон Р., Францішак Р.) - адтапанімічны дэрыват з суфіксам -*ск-і* ад *Рысін* (вёска, дзе нарадзіўся пісьменнік): *Рысін-скі*. ФП: *рысь* (жывёліна) - *Рысь* - *Рысін* - *Рысіньскі*.

**Савік** (Лідзія С.) - дэрыват з суфіксам -*ік* ад антрапоніма *Сава* з семантыкай 'нашчадак названай асобы'. ФП: *Сава* (імя, м.р.) - *Савік* (як і *Лукаш* - *Лукашык*, *Дан* - *Данік*).

**Савіч** (Францішак С.) - дэрыват з суфіксам -*іч* ад антрапоніма *Сава* з семантыкай 'нашчадак' (*Сав-іч*). ФП: *Сава* (імя) - *Сава* (прозвішча) - *Савіч*.

**Садковіч** (Мікола С.) - форма бацькаймення ад антрапоніма *Садо* з акцэнтаваннем фарманта -*овіч* і семантыкай 'нашчадак': *Садк-овіч*. ФП: *сад* - *садок* - *Садо* - *Садо* - *Садковіч*. Або ад імя *Садо* (М. Бірыла "Беларуская антрапанімія", 1982, с. 203) - *Садк-овіч*.

**Сакалоў** (Васіль С.) - форма праналежнага прыметніка з суфіксам -*оў* ад антрапоніма *Сакол* з семантыкай 'нашчадак' (*Сакол-оў* - *Сакалоў*). ФП: *сакол* і *сокол* ('драпежная птушка' і (перан.) назва прыгожага юнака, мужчыны') - *Сакол* (мянушка) - *Сакол* - *Сакалоў*.

**Сакалоўскі** (Уладзімір С.) - ўтварэнне з прэстыжным фармантам -*оўскі* ад антрапоніма *Сакол* (*Сакол*) і семантыкай 'нашчадак названай асобы' (*Сакол-оўскі* - *Сакалоўскі*). ФП: *сакол* ('птушка') - *Сакол* (мянушка, потым прозвішча) - *Сакалоўскі*.

**Сакол** (Пятро С.) - семантычны дэрыват ад апелятыва сакол '*сакол*, драпежная птушка'; а таксама (перан.) 'прыгожы юнак, мужчына'. ФП: *сакол* (птушка) - *Сакол* (мянушка) - *Сакол*.

**Саламаха** (Уладзімір С.) - семантычны дэрыват ад апелятыва *саламаха* 'від травы' (падаецца "Вялікім слоўнікам беларускай мовы" Ф. А. Піскунова (2012, с. 885). Асоба магла атрымаць такое найменне праз частае выкарыстанне лексем у сваім маўленні або як 'прыгатавальнік' такой травы.

(Працяг у наст. нум.)

## 25 сакавіка ў Магілёве

24 сакавіка ў грамадскім цэнтры "Кола" не занадта вялікай грама-

дой, але ў дужа цёплай, прязнай атмасферы магілёўцы святкавалі чарговы Дзень Волі. Сустрэчу арганізавала Магілёўская гарадская суполка ТБМ на чале са старшынём Алегам Дзьячковым і Сяргеем Дымковым. Паэтычныя творы як свае асабістыя, так і класічныя, дэкламавалі Яўген Гарбачэўскі, Яўген Дудкін і Аляксей Карпенка, песнямі ўласнага аўтарства падзяліўся з прысут-



нымі магілёўскі бард Васіль Аўраменка. Не абышлося і без звычайнай ужо для магілёўцаў эрудыт-віктарыны. Свае гістарычна-аналітычныя развагі агучылі Міхась Булавацкі і Ігар Пушкін, нават паспела разгарэцца дыскусія. Сустрэча была падагульненая заўвагай аб выключнай важнасці ідэі беларускай незалежнасці, заяўленай 25 сакавіка 1918 года, важнасці яе для нашых продкаў, для нас саміх і для жыцця наступных беларускіх пакаленняў.

*Аляксей Карпенка.*

*На здымках: 1. Гісторык Ігар Пушкін, 2. Выступае бард Васіль Аўраменка, 3. Выступае Міхась Булавацкі.*

У красавіку гэтага года адзначаецца 150-годдзе з дня заснавання *Віленскай археаграфічнай камісіі*, таксама вядомай як *Віленская камісія для разбору і выдання старажытных актаў*. Да гэтай знамянальнай даты ў Прэзідэнцкай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь адкрылася выстава "*Гісторыя Беларусі ў дакументах*". На экспазіцыі прадстаўлены ўнікальныя матэрыялы, якія дапамагаюць асэнсаваць шмат-

## ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ Ў ДАКУМЕНТАХ Да 150-годдзя заснавання Віленскай археаграфічнай камісіі

гранную дзейнасць археаграфічнай камісіі.

Археаграфічная камісія працавала на працягу 1864-1915 гг. у Вільні. У розны час актыўнымі супрацоўнікамі ўстановы былі таленавітыя навуковыя і грамадскія дзеячы: П.А. Бяссонаў, Я.Ф. Галавацкі,

М.І. Гарбачэўскі, Ф.М. Дабранскі, Д.І. Даўгяла, Ю.Ф. Крачкоўскі і іншыя. Галоўнай задачай камісіі было выданне дакументаў аб гістарычнай спадчыне ВКЛ. Асновай для выдання шматтомнага збору сталі матэрыялы, якія захоўваліся ў Віленскім цэнтральным



архіве і іншых дзяржаўных устаноў. Дакументы адлюстравалі жыццё грамадства на тэрыторыі ваяводстваў і павеятаў, гарадоў і мястэчак, вёсак і шляхецкіх засценкаў Віленшчыны, Гарадзеншчыны, Ковеншчыны і Меншчыны.

Віленскай археаграфічнай камісіяй было складзена і выдадзена 49 тамоў, дзе змешчаны старажытныя акты да 1799 года ўключна. Прадстаўлены ў зборы матэрыялы даюць шырокае ўяўленне аб палітычным, адміністрацыйным і культурным жыцці грамадства на працягу доўгага часу. Як сведчаць даследчыкі, цікавасць да апублікаваных дакументаў была не толькі на тэрыторыі нашых зямель, але і за яе межамі. І па сённяшні дзень выдадзеныя працы камісіі з'яўляюцца важнай крыніцай для вывучэння гісторыі, эканомікі, права, культуры Беларусі.

Выстава "Гісторыя Беларусі ў дакументах" будзе экспанавана ў Прэзідэнцкай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь да 5 траўня 2014 г.

*С.Д. Паўлавіцкая,*  
галоўны бібліятэкар  
адрэдактар  
старадрукаў і рэдкіх  
выданняў.

LAZARSKI UNIVERSITY  
LAZARSKI  
WARSAW • POLAND

нашых выпускнікоў адразу знаходзяць працу паводле спецыяльнасці

згодна з даследаваннем, праведзеным Эдвайзер Груп

УНІВЕРСІТЭТ ЛАЗАРСКАГА  
ВУЧЫСЯ ПОСПЕХУ

www.lazarski.ru  
tel.: +48 500 167 406  
e-mail: belinfo@lazarski.edu.pl

Універсітэт Лазарскага, Рэспубліка Польшча, г.Варшава



## "Народ мой самы юны і будучыня з ім"

У канцы сакавіка на сустрэчу з чытачамі бібліятэкі менскага касцёла св. Сымона і Алены і сябрамі Магілёўскага ТБМ завітаў Васіль Васільевіч Зуёнак. Паэт распавёў пра свой жыццёвы і творчы лёс, і пра чытаў вершы, прысвечаныя роднай старонцы.

Васіль Зуёнак нарадзіўся 3 чэрвеня 1935 у вёсцы Мачулішчы Крупскага раёна ў сялянскай сям'і. Ён скончыў Барысаўскае педвучылішча (1954), потым аддзяленне журналістыкі філалагічнага факультэта БДУ. Узгадваючы пра

што яго кнігу "Нача" папрасіў перадаць з транспартным караблём на арбіту касманаўт Уладзімір Кавалёнак і чытаў вершы ў космасе. Верш пра хлеб вельмі крануў слухачоў.

Пачынаючы ад кніжкі "Вясёлы калаўрот" (1965), творы для дзяцей занялі значнае месца ў паэзіі В. Зуёнка - зборнікі паэзіі "Жылі-былі пад вадой" (1969), "Сонечныя клубчак" (1972), "Будзем сілы набірацца" (1974), "Шапка-ўсёвідзімка" (1983), "Хата, поўная гасцей" (1987), "Бадзірог", "Пальнічку, па бярэзнічку..."



гады сумеснай вучобы на філалагічным факультэце разам з Рыгорам Барадудліным і іншымі будучымі паэтамі і празаікамі, Васіль Зуёнак прачытаў верш "Студэнцкі чамадан".

В. В. Зуёнак працаваў у рэдакцыі газеты "Рабочае юнацтва" (Менск), у 1960-1966 г. - у газеце "Піянер Беларусі", быў галоўным рэдактарам часопіса "Бярозка" (1972-1978).

У 1966-1972 г. ён быў намеснікам галоўнага рэдактара, у 1978-1982 г. - галоўным рэдактарам часопіса "Малодосць". Увайшоў у Саюз пісьменнікаў БССР у 1966 годзе. У 1990-1998 гадах быў старшынём праўлення Саюза беларускіх пісьменнікаў.

Як паэт Васіль Зуёнак дэбютаваў падчас вучобы ў Барысаўскім педвучылішчы ў барысаўскай раённай газеце, у рэспубліканскім друку ў 1954 г. Зборнікі лірыкі паэта пачалі выходзіць у 60-70-тыя гады - "Крэсіва" (1961), "Крутаяр" (1969), "Сяліба" (1973), "Нача" (1975). В. Зуёнак - аўтар кніг "Маўчанне травы" (1980), "Час вяртання" (1981), "Світальныя птушкі" (1982), "Лукаме" (1984), "Жніўны дзень: Выбранае" (1985), "Вызначэнне" (1987), "Лега трывожных дажджоў" (1990), "Чорная лесвіца" (1992), "Пісьмы з гэтага свету" (1995), зборніка гумарыстычных вершаў "Качан на п'едэстале" (1973), кнігі літаратурнакрытычных артыкулаў "Лінія высокага напружання" (1983) і лірычнай прозы "Паміж небам і зямлёй" (2009).

Узгадваючы свае першыя зборнікі, паэт распавёў,

Таксама В. Зуёнак аўтар кніг нарысаў і замалёвак "Любіць прыроду - любіць Радзіму" (1962), "Працай славіцца чалавек" (1963).

У творах усіх жанраў пісьменнік выяўляе сябе як лірык з эпічным светабачаннем: чуйна рэагуе на ўсе трывогі свету, аднак маштабнасць удпрыманна быцця не захіляе ад яго адзінкавага, прыватнага. Мастака нязменна прывабліваюць пытанні жыцця і смерці, маральнай чысціні асобы, узаемаадносін чалавека з прыродай, захавання нацыянальнай самабытнасці народа.

Перакладае з рускай, украінскай, балгарскай, польскай, славацкай, сербскай і інш. моў. Разам з Р. Барадудліным пераклаў кніжку вершаў У. Лучука "Возера-Бульдозера" (1978). Вершы В. Зуёнка перакладаліся на англійскую, балгарскую, польскую, славацкую і інш. мовы. У 2010 годзе выйшла кніга яго выбранных твораў у серыі "Беларускі кнігазбор".

Літаратурныя крытыкі і мовазнаўцы адзначаюць фэнаменальны мастацкі дар паэта, дзякуючы якому ў яго радках спалучаецца сучаснасць і гісторыя, лірыка і эпас, міф і рэальнасць, імкненне да вечнага і фельетонная стракатасць звычайнай паўсядзённасці.

Госці сустрэчы былі ўзрушаны энергетыкай, бадзёрасцю паэта пасляваеннага "філалагічнага" пакалення і ад усёй душы пажадалі яму здароўя і творчага плёну на доўгія гады.

Э. Дэвінская.

## З КЛОПАТАМ ПРА НАДЗЁННАЕ

"Пошукі і роздум" (Гродна: "ЮрСаПрынт", 2014. - 152 с.) - так называецца чарговы зборнік артыкулаў знакамітага беларускага мовазнаўца І. Лепешава - прафесара Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, апублікаваных у 2013 годзе ў перыядычным друку (часопісах "Роднае слова", "Веснік ГрДУ", шэрагу навуковых выданняў, штотыднёвіках "Наша слова", "Краязнаўчая газета" і інш.).

У зборніку змешчаны актуальныя артыкулы, водгукі, абразкі (усяго 26) пераважна мовазнаўчай, радзей літаратурназнаўчай і гістарычнай тэматыкі.

У адным з артыкулаў разглядаецца пытанне наконот ужывання прыметнікаў *драматычны*, *драматычна*. Паводле назіранняў І. Лепешава, у навуковых працах, прысвечаных драматургіі, адны аўтары (С. Кавалёў) аддаюць перавагу прыметніку *драматычны*: *драматычныя творы*, *драматычныя тэксты*, *драматычная зборнік*, *драматычная форма*, *драматычная слова* *твор аднастайна*: *ці толькі драматычны*, *ці толькі драматычны*" (с. 50).

Аналізуючы акадэмічны "Слоўнік беларускай мовы" (Мінск: Беларуская навука, 2012), І. Лепешаў не без падстаў лічыць, што неабходна было б абмежавацца адным варыянтам *мачаха*, *зарава* і не змяшчаць іх варыянты як асобныя слоўніковыя артыкулы (*мачыха*, *зарыва*). Прапануецца падаваць не як асобныя лексічныя адзінкі, а як варыянты, напрыклад, такія словы, як *загародка*, *заплеснець*, *запляснець*; *завербаваны*, *завярбованы*; *заценены*, *зацяплены*; *погаласка*, *пагалоска*; *мышленне*, *мысленне*. Як асобныя словы, а не варыянты непрыкметна, на думку вучонага, змешчаны *аржаны*, *іржаны* (а *ржаны* зусім няма).

Варта пазбавіцца дваякага напісання *водар* і *водыр*, *водарны* і *водырны*, якія ў СБМ-12 падаюцца як варыянты. На думку І. Лепешава, трэба аддаць перавагу першаму варыянту ў гэтых парах, г. зн. ужываць толькі словы з "а" пасля "д".

У гэтым жа слоўніку словазучэй даецца з паметаў "прыслоўе". На канкрэтных прыкладах І. Лепешаў паказвае, што ў нашай мове ёсць яшчэ аднохутчэй-аманімічнае мадальнае слова, якое ўжываецца толькі як пабочная адзінка са значэннем 'найбольш верагодна': *Сітуацыя ўзята для ваенных часоў не выключная, а хутчэй, будзённа-простая* (Д. Бугаёў).

На жаль, у СБМ-12 чамусьці "не хапіла" месца самабытным і так патрэбным у ўзаемна словама *спадар*, *спадарыня*, *спадарства*. Дарэчы, у акадэмічным "Плумацальным слоўніку беларускай мовы" (1996) ёсць цолае гняздо з каранем *спадар-* (*спадар*, *спадарыня*, *спадарства*).

Пра гэтыя спрадвечна-беларускія словы Р. Барадудліным

казаві: "Яны абсалютна арганічныя! Сваёй даўняй, наважлівым гучаннем проста цапаць слых!" Нельга не пагадзіцца з прафесарам І. Лепешавым, што "на сутнасці, сёння слова *спадар* - адзіная форма ветлівасці і афіцыйнага звароту ці ўпамінання - пры прозвішчы, імені або званні асобы" (с. 54).

Дарэчы, у кнізе А. Каўруса "Словаклад: слоўнік адметнай лексікі", якая ў 2013 годзе выйшла ў "Выдавецкім доме "Звязда"", сустрэнемся з тыповымі для беларусаў сваямоўнымі формамі ветлівага і афіцыйнага звароту да грамадзян сваёй краіны. Гэта формы *спадар*: *Вініуем Міколу Іванавіча з юбілеем! Так і надалей, спадар Ермаловіч!* (ЛіМ. 3.05.1991), *спадарыня* - жан. да *спадар*: *Вядома, яна пакахала яго ад самага пачатку: пакахала свой адбтак не ў раўнадушным шкле, як таго патрабавала спадарыня Хей, а ў Сярожавых уважлівых вачах* (Польмя. 2003. № 6), *спадарства* - *спадарыня*: *Запрашаю, спадарства, заглянуць у жытло сучаснага выкладчыка інстытута* (ЛіМ. 1.11.1991). Ёсць і прыметнік, утвораны ад *спадар* - *спадароўскі*: *Мова яго [К. Дужа-Душэўскага] перакладаў была без ніякіх спадароўскіх дзівосаў - жывая, зразумелая, народная* (М. Танк).

Няма ў СБМ-12 і такога шырокаўжывальнага сёння слова, як *перадусім* (сінонім да *найперш*).

Не трапілі ў слоўнік таксама шмат якія словы, змешчаныя А. Каўрусам на старонках часопіса "Роднае слова" цягам 1998-2005 гг. пад назовам "Словы без прапіскі: пазаслоўнікавая лексіка беларускай мовы" (каля 3000 слоў, якія "не трапілі ў вялікія акадэмічныя слоўнікі"). Як прыклад, у кнізе І. Лепешава прыводзіцца такія словы: *дасканаліць* ('удасканальваць'), *журбаваць* ('журныцца, сумавальваць'), *замежнік* ('іншаземец, інашкраінец'), *паспаліты* ('звычайны, просты'), *пошар* ('сухі корм жывёле'), *смуліны* ('журботны, маркотны'), *фазэнда* ('дача, лецішча').

І. Лепешаў прыводзіць дзясяткі з сотняў нядаўна ўзніклых і сёння шырокаўжывальных слоў, якія па невядомых прычынах не падаюцца ў СБМ-12 (абмяжумся толькі некаторымі): *адрознасць*, *атрымоўваць*, *вялікдзень*, *зацемка*, *землятрус*, *манкурцтва*, *накірунак*, *напрыканцы*, *нататнік*, *параза*, *прыпавесць*, *суразмоўца*, *сярэднявечны*, *сярэдняявечца*, *тамсама*, *тамтэйшы*, *узаемны*, *хваласпеў*, *хмарачос*.

Не знойдзеш у названым вышэй слоўніку і такіх спрадвечных слоў, як *ішэць-дзясць*, *біблізм*.

Трэба пагадзіцца з І. Лепешавым, што няма падстаў складальнікам СБМ-12 ва ўсіх выпадках узаконьваць напісанне *ўсярэдзіне*. Як адзначае мовазнаўца, "неяк рука не падмаеца напісаць, напры-

казаві: "Яны абсалютна арганічныя! Сваёй даўняй, наважлівым гучаннем проста цапаць слых!" Нельга не пагадзіцца з прафесарам І. Лепешавым, што "на сутнасці, сёння слова *спадар* - адзіная форма ветлівасці і афіцыйнага звароту ці ўпамінання - пры прозвішчы, імені або званні асобы" (с. 54).

Дарэчы, у кнізе А. Каўруса "Словаклад: слоўнік адметнай лексікі", якая ў 2013 годзе выйшла ў "Выдавецкім доме "Звязда"", сустрэнемся з тыповымі для беларусаў сваямоўнымі формамі ветлівага і афіцыйнага звароту да грамадзян сваёй краіны. Гэта формы *спадар*: *Вініуем Міколу Іванавіча з юбілеем! Так і надалей, спадар Ермаловіч!* (ЛіМ. 3.05.1991), *спадарыня* - жан. да *спадар*: *Вядома, яна пакахала яго ад самага пачатку: пакахала свой адбтак не ў раўнадушным шкле, як таго патрабавала спадарыня Хей, а ў Сярожавых уважлівых вачах* (Польмя. 2003. № 6), *спадарства* - *спадарыня*: *Запрашаю, спадарства, заглянуць у жытло сучаснага выкладчыка інстытута* (ЛіМ. 1.11.1991). Ёсць і прыметнік, утвораны ад *спадар* - *спадароўскі*: *Мова яго [К. Дужа-Душэўскага] перакладаў была без ніякіх спадароўскіх дзівосаў - жывая, зразумелая, народная* (М. Танк).


Няма ў СБМ-12 і такога шырокаўжывальнага сёння слова, як *перадусім* (сінонім да *найперш*).

Не трапілі ў слоўнік таксама шмат якія словы, змешчаныя А. Каўрусам на старонках часопіса "Роднае слова" цягам 1998-2005 гг. пад назовам "Словы без прапіскі: пазаслоўнікавая лексіка беларускай мовы" (каля 3000 слоў, якія "не трапілі ў вялікія акадэмічныя слоўнікі"). Як прыклад, у кнізе І. Лепешава прыводзіцца такія словы: *дасканаліць* ('удасканальваць'), *журбаваць* ('журныцца, сумавальваць'), *замежнік* ('іншаземец, інашкраінец'), *паспаліты* ('звычайны, просты'), *пошар* ('сухі корм жывёле'), *смуліны* ('журботны, маркотны'), *фазэнда* ('дача, лецішча').

І. Лепешаў прыводзіць дзясяткі з сотняў нядаўна ўзніклых і сёння шырокаўжывальных слоў, якія па невядомых прычынах не падаюцца ў СБМ-12 (абмяжумся толькі некаторымі): *адрознасць*, *атрымоўваць*, *вялікдзень*, *зацемка*, *землятрус*, *манкурцтва*, *накірунак*, *напрыканцы*, *нататнік*, *параза*, *прыпавесць*, *суразмоўца*, *сярэднявечны*, *сярэдняявечца*, *тамсама*, *тамтэйшы*, *узаемны*, *хваласпеў*, *хмарачос*.

Не знойдзеш у названым вышэй слоўніку і такіх спрадвечных слоў, як *ішэць-дзясць*, *біблізм*.

Трэба пагадзіцца з І. Лепешавым, што няма падстаў складальнікам СБМ-12 ва ўсіх выпадках узаконьваць напісанне *ўсярэдзіне*. Як адзначае мовазнаўца, "неяк рука не падмаеца напісаць, напры-



клад, "ўсярэдзіне лета", "ўсярэдзіне сказа", бо тут *сярэдзіна* выразна ўспрымаецца як назойнік, гэтак жа, як, скажам, у аналагічных прыкладах: у *пачатку лета*, у *канцы лета*, у *пачатку сказа*, у *канцы сказа*" (с. 59). І. Лепешаў робіць адназначную выснову, якая з'яўляецца абгрунтаванай: "Няма прыназоўніка *ўсярэдзіне*. Ёсць назойнік *сярэдзіна* і прыназоўнік *у*" (с. 59).

Упершыню ў беларускім мовазнаўстве І. Лепешаў грунтоўна разгледзеў фразеалагізмы з некратызмамі - неўжывальнымі за межамі фразеалагізма словамі-кампанентамі. Паводле падлікаў вучонага, іх у беларускай мове больш як 320. Сярод слоў-некратызмаў вылучаюцца 6 груп, у тым ліку:

а) устарэлыя словы (напр., *даць пытлю* [каму]) - 'правучыць' і 'напасці на кагон. з дакорам, з абвінавачваннем', дзе *пыталь* - даўней 'машына для пытвання пшаніцы');

б) дыялектныя (напр., *зула асмаленая* - праст. іран. 'зусім нічога не [атрымаць, зрабіць, дастанецца і пад.]', дзе *зула* - 'вытачана ці выразана з дрэва моцная кулька-шарык, якую ў гульні ганялі ўдарамі палкі'), "гулу звычайна абсмалявалі над агнём" (Ф. Янкоўскі); в) запазычаныя з іншых моў (напр., *як піліл з канпель* - 'зусім нечакана, знянацку, раптоўна [выскачыць, з'явіцца]', дзе польск. *filip* - 'народная назва зайца').

Слушным з'яўляецца меркаванне І. Лепешава аб неметазгоднасці выкарыстання ў беларускай мове тэрміна *фразема*. Яго абгрунтаванне наступнае: "Калі б "фразема" прыжылася замест сталага тэрміна "фразеалагізм", то непазбежна ўзнікла б неабходнасць прывесці ў сістэму і іншыя тэрміны: ужо не "фразеалагія", а "фраземалогія", не "фразеаграфія", а "фраземаграфія", не "фразеалагічны", а "фраземалагічны" і г. д." (с. 91).

Матэрыялы, змешчаныя ў зборніку прафесара І. Лепешава, вызначаюцца актуальнасцю даследаванняў і іх праблем (пытанняў), кваліфікаваным іх разглядам і аргументаванымі высновамі. Зборнік з цікавасцю і карысцю для сябе пачытаюць усе, хто неабябывае да беларускай мовы, як гісторыі і сучаснага стану.

Васіль Рагаўцоў.



М. Лысак

уласных шэрагах". Таму ў

(Працяг. Пачатак у папярэднім нумары.)

## Духі выказваюцца за паўстанне

Вельмі камічны эпізод меў месца ў Канску, дзе змоўшчыкі меліся пасяліцца. Ляндюўскі, Шленкер і Серна-Салавевіч пасяліліся ў аднаго з палітычных ссыльных, лекара Зялінскага.

Зялінскі быў чалавекам мала інтэлігентным, якому цяжка жыццёвы перажыванні змяшалі нешта ў галаве. У той час хварэў ён на спірытызм. Праз увесь дзень размаўляў з духамі, паўтараў іхнія загады, арганізоўваў сеансы, на якіх падобна ўваходзіў з імі ў блізкі кантакт".

Гэтая яго слабасць была ўмела выкарыстана паўстанцамі. Адною ночы, калі ўсе ўжо спалі, лекар быў разбуджаны голасам, які даходзіў да яго "з засвету".

- Зялінскі. Зялінскі, устань!

Лекар ускочыў на ногі. - Цяпер падай на калені і слухай з пакарай мой загад.

Зялінскі як найхутчэй выканаў загад "духа".

- Уладзімір Антонавіч! Слухай цяпер, што гаворыць табе дух нябесны!

- Бедалага тросся ад страху.

- Жыве ў цябе Павел Ляндюўскі, паляк. Слухайся яго ва ўсім, бо праз яго вусны прамовіць свята праўда!

... Назаўтра Ляндюўскі даверыўся Зялінскаму з плана арганізацыі паўстання. Прасіў яго падтрымаць. Лекар аднак адмовіў. Паўстанне было для справай залішне рызыкоўнай.

З-за гэтага "святы дух" мусіў наступнай ноччу ў другі раз узняць слова.

- Бяда табе, Уладзімір Антонавіч! Чаму не слухаеш маіх загадаў? Чаму адмовіў пана Ляндюўскаму? Згінеш, няшчасны, з-за ўласнай віны! Толькі калі звернеш з кепскай дарогі, спаткае цябе яшчэ пашана і шчасце. Будзеш героем, правадыром і слаўным лекарам.

Калі Ляндюўскі на другі дзень аднавіў сваю прапанову, зазначыўшы, што ў паўстанцкім войску Зялінскі стаў бы галоўным лекарам, той не аказваў ужо ніякага супраціву.

Ляндюўскаму, канешне, мала значыла адзінка, так мала варта, як Зялінскі. Але, дзякуючы таму труку, ён меў магчымасць арганізоўваць у доме лекара сходзі і нарады, мог нават на цэлыя тыдні пакідаць горад.

## Здрада

Праз вельмі кароткі час змоўшчыкі дайшлі да паразумнення з шэрагам іншых вязніц і пунктаў пасялення. Справа з дня на дзень даспявала.

Аднак, як усюды, знайшоўся і тут здраднік, які змяшаў усе планы.

Быў ім Сулімскі, той, якога пакінулі на варце ў Краснаярску. Паехаў ён у Канск на нараду і, даведаўшыся пра ўсе дэталі, выдаў таварышаў паліцамайстру Баршчову.

Да гэтага часу не вядома, чаму ўласна расейскія ўла-

ды так лагодна аднесліся да змоўшчыкаў. Ніхто з іх не быў увязнены. Былі заміж гэтага вывезены з Канска. Іх раздзялілі і рассялілі ў вёсках аддаленых адна ад другой на колькі сот вёрстаў.

Такім спосабам была знішчана ўся падрыхтоўка да Краснаярска-Канскай змовы.

Аднак думка пра паўстанне шырылася далей. Найжывейшы водгук знайшла яна цяпер у "Прыбайкальскім краі" г.зн. каля велізарнага сібірскага возера Байкал.

## Ваколбайкальскі трак

Даўня ваколбайкальская дарога была вельмі кепская. "Вясной і восенню, - піша слаўны анархіст Пётр Крапоткін - дабрацаца да Чыты і да Кяхты можна было толькі крутой горнай дарогай, якая перасякае палясу гор на вышыні 7-8 тысяч футаў. 24 вярсты да горнага перавала Хамар Дабан забралі мне час ад 3 раніцы да 8 вечара. Коні пастаянна праваліліся ў сыпкі снег і пагружаліся разам з эздакамі ў ледавыя плыні, якія плылі пад снежнай карой".

Нарэшце міністэрства і галоўныя ўлады ўсходняй Сібіры пастанавілі ўладкаваць сталы і годны тракт ўздоўж байкальскага ўзбярэжжа.

Праца была вельмі цяжкая. Трэба было порахам разбураць скалы і перакідаць масты праз незлічоныя горныя плыні. Але маскоўскія ўлады не мелі з той нагоды вельмі шмат клопату. Дрэва было ў краі ў дастатку, а рабочую сілу мелі на месцы зусім бясплатную: на будоўлю тракта запрэжлі палітычных ссыльных, прыгавораных да цяжкіх работ.

Таму бачым, як ужо ў жніўні 1865 года была выслана з Іркуцка першая партыя работнікаў у колькасці 250 чалавек. Пасля зімовага перапынку лічба гэтай павялічылася да 700 чалавек. Былі гэта пераважаючы ссыльныя палякі з Іркуцкай губерні, шмат аднак было і такіх, якія раней працавалі ў Паўлаўскай ліцейцы ў Забайкальскай губерні.

Усім катаржан падзялілі на некалькі партый. Колькасць работнікаў у кожнай з іх дасягала ад 50 да 150 чалавек.

Характэрная рэч, што былі ўтвораны спецыяльныя партыі "прывілейаваных", г.зн. для людзей, якія паходзяць са шляхецкага стану, а таксама партыі "простых" - для сялян і мяшчан. Трэба аднак прызнаць, што гэты падзел зусім не прычыніўся да аслаблення салідарнасці паміж усімі без выключэння палітычнымі ссыльнымі.

Кармілі працоўных вельмі кепска. На ўтрыманне ссыльнага асигнавалася да 11 капеек на дзень. За тую суму кожны мог атрымаць кіло хлеба, г.зн. 2 і паўфунта і каля 3/4 фунта кашы што дзень. Але так было толькі на паперы.

На грунце кепскай кар-

межкі часта выбухалі канфлікты.

Нават адзін раз галоўны начальнік работ падпалкоўнік Шац бы разбуджаны ад сваёй паслябедзеннай дрмыты (старх, што за злачынца?) крыкамі бітага чалавека. Праз хвілі дзверы адчыніліся і 2 жаўнеры пад камандай афіцэра ўправадзілі ў канцылярыю (пан палкоўнік спаў у канцылярыі на канапцы) пабітага вязня. За імі тлуміўся натоўп катаржан. Іх канешне выпхнулі з пакою. Прыльнулі тварамі да акон.

- Што гэта за морда? - спытаў, як звыкла, груба Шац. Злы быў, што яму перарвалі "паслябедзенную працу".

- Бунтаўшчык, спадар падпалкоўнік, бунтаваў усіх вязняў.

Не вымавіўшы ані аднаго слова спадар падпалкоўнік прыступіў да вінаватага і ўдзяліў яму моцны ўдар у твар.

Толькі потым адазваўся:

- Такі ты, с. сын! Бунт будзеш тут арганізоўваць. Мяцяжа табе захацелася.

Калі начальнік трохі ахалануў, запытаўся афіцэра пра падрабязнасці. Аказалася, што абед не спадабаўся вязням.

Пачалі ўжо крывіцца тады, калі заміж кашы знайшлі ў сваіх місках вотрубны. Але, паколькі гэта ўжо не было для іх навіной, сабраліся да яды. Але адразу адзін асунуў міску і сплюнуў:

- Смярдзіць, псяюха! За ім пачулі гэта іншыя.

- Пахне падлай!

- Нілём нас кормяць!

- Яда для свіней. А не для людзей.

Вось тады той, якога ўласна і прывялі ў канцылярыю, устаў і заклікаў усіх, каб не елі абеду і каб разам ішлі да начальніка скардзіцца.

Утварылася арыгінальная дэманстрацыя. Усе вязні ўсталі ў калону і з поўнымі міскачкамі ў руках накіраваліся да дома падпалкоўніка.

- На шчасце, - закончыў афіцэр свой рапарт, - згледзелі гэта своечасова, натоўп разганалі, а галоўнага падпальшчыка арыштавалі.

Не ведаю, як скончыўся той першы бунт для катаржан. Без турэмнага карцара і парадачнай порцыі палак, мабыць, не абышлася. Адміністрацыйнае разбіральніцтва паказала ва ўсякім разе, што скаргі ссыльных былі цалкам абгрунтаваны, што экамом падпалкоўніка, тып з-пад цёмнай зоркі нейкі Багінскі, тым уласна спосабам прыводзіў палітыку ашчаднасці (для сябе ці для ўрадавай касы - цяжка цяпер устанавіць...). Багінскага знялі з пасады начальніка над прадуктамі і ... прыставілі яго да рэчаў.

У такіх вось умовах прыйшлося працаваць сотням палітычных ссыльных. Тут падчас той працы паўстала і даспела да дзейнасці думка пра вялікае паўстанне, якое павінна

было вярнуць свабоду тысячам прыгнечаных і абяздоленых.

## Правадыры паўстання

Сярод катаржан знаходзіліся людзі, якія разумам і здольнасцямі перавышалі на цэлы парадак сваё атачэнне. Яны то і сталі на чале бунту і, заахочваючы асуджаных да барацьбы, павялі іх супраць ворагаў.

Тым не менш, звесткі пра тых адзіначка вельмі скупыя і толькі ў найагульнейшых рысах даюць нам вобраз людзей, якія неўзабаве меліся стаць галоўнымі героямі паўстання.

Найстаршыя годам і найбольш шанаваны ўсімі былі пяцідзесяцігадовы **Нарцыз Цалінскі (Цэлінін)**. Чалавек гэты меў ґрунтоўную еўрапейскую адукацыю і вялікі вайсковы досвед. У маладосці, па волі бацькі, выехаў за мяжу, дзе правёў каля 12 гадоў. Потым вярнуўся на радзіму і пачаў гаспадарыць у сваім маёнтку (бацька ў міжчасці памёр). З

натуры гарачы, запальчывы неўзабаве пасварыўся з расейскім афіцэрам, які жыў непадальку. Дайшло да двубою, у выніку якога афіцэра павезлі з куляй у правым плячы. Дубоі былі ў той час у Польшчы сурова забаронены. Асабліва з расейскім афіцэрам. Таму Цалінскага адразу арыштавалі і саслалі ў глыб Расіі (у Вятку) на пасяленне.

Але пан Нарцыз палічыў, што сярод тых нязносных вялікастарыя жыцьцё "залішне аднастайнае". Папрасіў выслаць яго на Каўказ, дзе расейскія войскі праводзілі якраз вельмі зацятыя баі з тыбульцарна, якія гераічна бараніліся. На Каўказе Цалінскі ўступіў у адзін з расейскіх аддзелаў і неўзабаве так выдатна вызначыўся, што ад 1839 года нёс службу як падпаручнік у слынным Севастопальскім палку. Меў пяць заахочванняў "за заслугі і за баявасць" у тым ліку асабісты пахвальны ліст ад Галоўнакамандуючага ўсёй каўказскай арміі.

Але праз увесь час службы ў сэрцы героя царскай арміі пылаў магутны патрыятычны агонь. З першай весткай аб выбуху студзенскага паўстання Цалінскі кінуў сваю рогу і паехаў у Польшчу. Тут уступіў у чыне капітана ў аддзел генерала Людвіка Мера-слаўскага. У сутычцы з маскоўскімі войскамі пад Крывасудам быў паранены, і таварышы палічылі яго забітым. Аднак вылечыўся і вярнуўся ў паўстанцкія шэрагі. Змагаўся зацята, паказваючы пры гэтым цуды адвагі і прадбалінасці. Не ўступаў перад усё больш узроставай перавагай маскалёў. Яго ўзялі ў нявольніцка зброй у руках.

Таму таксама не дзіўна, што як небяспечны злачынец быў адразу прыгавораны да пажыццёвай катаргі. Тут у Сі-

біры здолеў здабыць сабе сімпатыі ўсіх ссыльных, якія шанавалі ў ім героя барацьбы за незалежнасць.

Калі Цалінскага можна слушна лічыць за галаву паўстання, то **Густаў Шарамовіч**, бясстрашны і нязломны герой, быў яго душой і сэрцам.

Згаданы ўжо вышэй Пётр Крапоткін такім чынам яго апісвае: "Перад судом стаяў прыгожы, высокі, плячысты бунт. На яго смуглым твары адбіваліся гарт волі, нязгіннасць і энергія. Яго хуткія вочы ў поўным спакоі пазіралі ў твар суддзяў. З іх глыбін можна было вычытаць бязмерную пагарду, якую той чалавек мусіў адчуваць да ўсёй гэтай камедыі і да самой смерці. Голас яго быў чысты і звонкі. Гаварыў плаўна і выразна. Калі да яго прыслушаваліся, можна было зразумець, чаму паўстанцы так яго абгаўлялі. Дзіўнае абаянне ішло ад яго постаці. Сваім нафасам заахліваў раз-пораз усіх глядачоў і суд, а не меў у той зале ані аднаго прывіццеля, апрача, можа, мяне".

Густаў Шарамовіч, які меў на той час 30 гадоў, паходзіў са старою заможнаю красавою шляхты. Ужо ў дзяцінстве паказваў выбітныя музычныя здольнасці: той вобласці мастацтва ён пасвяціў сябе з усім захваленнем.

Артысты пераважна стаяць у баку ад грамадскага жыцця. Малады Густаў быў з таго погляду выключэннем. Ужо змаладу ўступіў у нелегальны гурток патрыятычнай моладзі, дзе неўзабаве высунуўся на перае месца. Пазней ужо сам кіраваў канспірацыйнымі гурткамі, выконваў важныя і небяспечныя абавязкі сувязнога, паказваў усюды вялікую разважлівасць і хуткасць думкі. Таму, не глядзячы на малады век, быў вельмі паважаны ў патрыятычных колах. Калі паўстанне выбухнула, Шарамовіч стаў у шэрагі змагароў. Пасля разбіцця аднаго аддзела расійскімі ўладамі, перабіраўся адразу ў другі. Пад канец паўстання аказаўся са сваімі таварышамі на Кіеўшчыне, дзе даваўся ў знакі маскалаям. Узяты ў нявольніцка ў Кіеўскую цытадэль. Адразу спрабаваў уцячы з дапамогаю падкопу і амаль што дасягнуў сваёй мэты. У астатні момант аднак сарвалі яму ўцёкі і выслалі ў Краснаярск, а адтуль - за Байкал.

Трэцяга з будучых кіраўнікаў, **Уладзіслава Каткоўскага**, мы ўжо ведаем як смелага выканаўцу выракаў таёмнага нацыянальнага трыбунала. Чальца "жандармаў" - штылетнікаў".

Цікавыя яго далейшыя лёсы.

Пасля забойства паліцыянта Фелькнера (гл. вышэй) Каткоўскі мусіў уцячы з горада і схавалася, што зрабіў невымерна смельчыкам. Падумаў сабе: "Улада будзе мяне ўсюды шукаць, толькі не ў сваіх

адрозненне ад усіх сваіх таварышаў-патрыётаў пайшоў на вайсковы прызыў. (Непасрэднай прычынай выбуху студзенскага паўстання быў якраз, як вядома, план расейскіх уладаў узяць усю польскую патрыятычную моладзь у вайска. Палякі адказалі на тую "бранку" неадкладным абвешчэннем выбуху паўстання). Служыў спачатку як шараговец у Пецяярбургу, потым перавялі яго ў Харкаўскі губернска батальён. Як пацывы, энергічны і не пазбаўлены адукацыі салдат, звяртаў на сябе ўвагу начальнікаў. У 1865 годзе быў ужо пісарам у штабе харкаўскага гарнізону, і ўжо збіраліся прадставіць яго да звання падафіцэра. Але ў тым жа годзе пад час арыштаў паўстанцаў была раскрыта таямніца смерці Фелькнера. Каткоўскага знайшлі ў яго харкаўскай схованцы і прыгаварылі да цяжкіх работ. У 1866 годзе ён быў разам з іншымі прыстаўлены да працы на ваколбайкальскім тракце.

Пра іншыя кіраўнікоў паўстання - Райнера, Арцімовіча, Ільяшэвіча, Вронскага - больш поўных біяграфічных дадзеных не маем.

## Выбух паўстання

На таёмнай нарадзе быў канчаткова прыняты наступны план: пунктам пачатку спланаванага паўстання меў быць Култук. Станцыя гэтая была адным з канцавых пунктаў тракта. Тамтэйшая партыя, перабіўшы сваю варту, мела вырышчыць уздоўж тракта, вызваляючы па дарозе і забіраючы з сабой усе іншыя партыі. Такім чынам аддзел, па меры пасоўвання наперад узростаў бы ў сіле. Затым, пасля даходу да Пасольска, канцавой станцыі, распачатай часткі тракта, мелі пачаць уцёкі праз лясы і горы да кітайскай мяжы.

У Култку працавала аднак група "простых". У ёй змоўшчыкі амаль што не мелі адпаведных прадстаўнікаў, бо ўсе належалі да "ўправіляваных", чья партыя знаходзілася ў Мурына. У Култку быў толькі адзін **Арцімовіч**, які быў вызначаны кіраўніком на першым этапе паўстання.

Але ён адзін нічога не мог зрабіць. Зрэшты, не ведаў добра ваколці. Таму **Ільяшэвіч**, які ўжо летась працаваў на тракце, прыкінуўся хворым і быў накіраваны ў лазарэт у Култку.

І тут энергічна ўзяліся за работу. Пракурор пазней у сваёй прамове сказаў, што ў Култку была кузня, агароджаная высокім плотам. Днём і ноччу там кавалі пікі з дзяржаўнага жалеза (гэта пракурору найбольш балела...) і насаджвалі іх на тронцы.

Нарэшце Арцімовіч, дамовіўшыся з Шарамовічам, даў ноччу з 24 на 25 чэрвеня 1866 года сігнал да выступлення: палітычныя ссыльныя, якія ў колькасці каля 50 чалавек працавалі за 12 вёрст ад Култука, неспадзявана напалі на канвой, звязалі салдатаў, адабралі ў іх зброю і боепрыпасы. Забралі дзяржаўных коней і рушылі да станцыі Мураўёва.

(Працяг у наступным нумары.)



А.А. Трусаў,

дацэнт, кандыдат гістарычных навук

## БРАТЫ ТЫШКЕВІЧЫ - ЗАСНАВАЛЬНІКІ БЕЛАРУСКАЙ АРХЕАЛОГІІ І МУЗЕЯЗНАЎСТВА

У гэтым годзе мы адзначаем 200-я ўгодкі з дня нараджэння Яўстафія Тышкевіча, які са сваім старэйшым братам Канстанцінам заклаў асновы айчыннай археалогіі і музеязнаўства.

Старажытны беларускі род магнатаў Тышкевічаў мае трывалы праваслаўны карані. Як сведчаць гісторыкі XIX ст. у віленскай праваслаўнай царкве Святой Тройцы фундаатарам будаўніцтва якой быў гетман ВКЛ князь Канстанцін Астрожскі, знаходзілася багата аздобленая капліца з магільнямі магнатскага роду Тышкевічаў.

Пазней, Тышкевічы, як і іншыя беларускія магнаты сталі каталікамі, і іхнія ўладанні знаходзіліся ў розных частках ВКЛ, у асноўным на тэрыторыі сучаснай Беларусі і Літвы.

Браты Тышкевічы Канстанцін і Яўстафій нарадзіліся ў Лагойску, у маёнтку свайго бацькі Пія Тышкевіча, які таксама цікавіўся гісторыяй і археалогіяй.

Старэйшы брат Канстанцін скончыў у 1828 годзе Віленскі ўніверсітэт, потым быў на дзяржаўнай службе, а пазней вярнуўся ў Лагойск, дзе з малодшым братам ў 1842 годзе стварыў першы на Беларусі музей старажытнасцей, які мясціўся ў двух спецыяльных залах палаца Тышкевічаў у Лагойску. Усведамляючы важнасць лагойскага збору для развіцця навукі Канстанцін Тышкевіч ахвяраваў яго большую частку Віленскаму музею старажытнасцей, частка археалагічных знаходак была перададзена ў польскія музеі, у Кракаў і Варшаву. Некаторыя калекцыі трапілі ў распараджэнне Маскоўскага археалагічнага таварыства.

Ініцыятарам стварэння музея Віленскай археалагічнай камісіі быў малодшы брат Яўстафій, які ў 1848 годзе звярнуўся да віленскага генерал-губернатора з прапановай стварыць музей у Вільні на аснове яго прыватнай калекцыі. Пасля падтрымкі генерал-губернатора І.Т. Бібікава гэтую ідэю ўхваліў імператар Мікалай I і ў красавіку 1855 года ў зале публічных паседжанняў былога Віленскага ўніверсітэта музей быў урачыста адкрыты. Сам Тышкевіч лічыў, што ў музеі паказаны не мясцовыя помнікі старажытнасцяў, а менавіта "літоўска-рускія". Пад словамі "Віленскі музей" Тышкевіч разумее збор рэчаў, якія распаўсюджваюць пра жыццё і дзейнасць "літоўска-рускага народа".

Даследчык музейнай справы Беларусі Аляксандр Гужалоўскі лічыць, што гэтыя выказванні Яўстафія Тышкевіча сведчаць аб першых спрабах нацыянальнай самаідэнтыфікацыі ў музейнай справе Беларусі.

Адкрыццё музея менавіта ў Вільні, былой сталіцы ВКЛ, было справай не выпадковай. Нават не глядзячы на часы русіфікацыі цягам XIX

ст., перабудову касцёлаў у праваслаўныя царквы, закрыццё ў 1832 г. Віленскага ўніверсітэта, горад становіцца для жыхароў былога ВКЛ сімвала мінулага характара страчанага дзяржавы. За Вільняй замацоўваецца статус святынні, помніка нацыянальнай культуры ў першую чаргу для гістарычных літвінаў, характэрным прадстаўніком якіх быў Адам Міцкевіч - удзельнік польскамоўнага літвінскага руху, што працягваўся да канца XIX - пачатку XX ст. З 1883 г. пачалося літоўскае (альбо летувіскае) адраджэнне, калі ва Усходняй Прусіі з'явілася іх першая газета "Ausra". Літоўская інтэлігенцыя таксама пачала прэтэндаваць на Вільню, як на сваю спрадвечную гістарычную спадчыну.

Пачынальнікам жа беларускага адраджэння лічаць Францішка Багушэвіча, які таксама жыў і працаваў у Вільні з 1884 да 1898 г. адвакатам у Акруговым судзе, што мясціўся ў былым палацы Тышкевічаў. Якраз на Віленскі перыяд жыцця прыпадае большая частка літаратурнай дзейнасці Багушэвіча.

Дзякуючы таму, што ў Вільні ў пачатку XX ст. дзейнічаюць разнастайныя беларускія грамадскія арганізацыі, выходзіць беларускія газеты і кнігі, горад становіцца сапраўды сталіцай для беларускага народа. Менавіта тут беларуская інтэлігенцыя пачынае працаваць беларускую нацыянальную ідэю, для чаго быў распачаты пошук у нашай гісторыі агульнай нацыянальнай калектыўнай ідэі. Пospеху ў гэтым дасягнуў вядомы грамадскі дзеяч і пісьменнік Вацлаў Ластоўскі, які ў 1910 г. у Вільні напісаў і выдаў у друкарні Марціна Кухты асобнай кнігай "Гісторыю Беларусі", як гісторыю самастойнай краіны і народа. Ён першым сфармуляваў палажэнні аб беларускай дзяржаўнасці ў часы Полацкага княства і лічыў ВКЛ менавіта беларускай дзяржавай.

В. Ластоўскі адзначае, што навукоўцы Віленскага ўніверсітэта былі першымі даследчыкамі, якія пачалі цікавіцца гісторыяй і культурай беларускага народа і былі стваральнікамі польскамоўнай навуковай літаратуры аб беларусах. Вядома, Тышкевічы адносіліся да гэтых навукоўцаў. Не выпадкова, што ў фондах Беларускага музея імя Івана Луцкевіча, які дзейнічаў у Вільні з 1921 па 1944 гг. знаходзілася каля 200 экспанатаў з раскопак курганоў зробленых Яўстафіем Тышкевічам.

Доўгі час навуковая спадчына братаў Тышкевічаў у пасляваеннай беларускай савецкай археалогіі замоўчвалася і не ўводзілася ў навуковы ўжытак. Гэтану спрыялі наступныя абставіны. Па-першае, Тышкевічы былі багатымі людзьмі ярскімі прадстаўнікамі варажыга класа эксплуатацыйнага. Па-другое, яны былі каталікамі і большасць сваіх

прац друкавалі на польскай мове, марылі аб аднаўленні незалежнасці ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Таму сталінскія гісторыкі адносілі іх да польскіх паноў, якіх вельмі не любілі і іх спадчыну вывучаць не хацелі.

Гэтым напоўніцу скарысталіся нашы суседзі, палякі і літоўцы. Палякі спасылаліся на мову і веравызнанне даследчыкаў, а літоўцы на тое, што яны жылі на тэрыторыі былога ВКЛ і мелі ўласнасць, у тым ліку і на тэрыторыі будучай Літоўскай ССР. Тым болей, што стварылі ўнікальны музей у Вільні, якая ў 1939 г. стала Вільнюсам і сталіцай сучаснай Літвы.

Пасля Другой сусветнай вайны ў беларускай гістарычнай навуцы асабліва ў археалогіі і музеязнаўстве, а таксама ў гістарычным краязнаўстве навуковай спадчына братаў Тышкевічаў заняла належнае месца.

У 70-х гг. мінулага стагоддзя беларускія і рускія краязнаўцы і навукоўцы паступова вярнулі імёны братаў Тышкевічаў у спіс слаўных беларускіх археолагаў XIX ст.

Першай ластаўкай стаў артыкул мастака Савелія Акуліча, які ў 1971 г. надрукаваў артыкул "Музеі братаў Тышкевічаў". У сваёй працы С. Акуліч назваў братаў Тышкевічаў вядомымі археолагамі, фактычнымі заснавальнікамі беларускай навуковай археалогіі. Далей ён апісаў дзейнасць Лагойскага музея, створанага ім ў 1842 г. у сваім мураваным двухпавярховым палацы, збудаваным у стылі класіцызму ў 1814-1819 гг. у гістарычным цэнтры Лагойска на высокім маляўнічым беразе рэчкі Гайны.

Даследчык адзначаў, што менавіта на грунце Лагойскага музея Тышкевічы заснавалі Віленскі музей старажытнасцей. Далей ён насправаў прасачыць лёс лагойскіх і віленскіх экспанатаў у другой палове XIX-пачатку XX ст. і іх сённяшняе знаходжанне ў музеях Літвы, Расіі і Польшчы.

У 1981 г. беларускі этнограф Міхаіл Піліпенка надрукаваў падручнік для ВУНУ "Этнаграфія Беларусі". У сваім падручніку М. Піліпенка адзначаў, што "у першай палове XIX ст. да этнаграфіі беларусаў узнікла цікавасць у вучоных, якія пісалі на польскай мове. Штат іх наводзіла з Беларусі. Яны мелі прагрэсіўныя погляды, разумелі сваю сувязь з беларускім народам і імат зрабілі для вывучэння яго культуры і побыту". Даследчык называе імёны З. Даленгі - Хадакоўскага, Яна Чачота і У. Сыракомлі, але сярод іх прозвішчаў братаў Тышкевічаў пакуль няма. Не згадалі імёны Тышкевічаў і аўтары акадэмічнага выдання "Этнаграфія Беларусі", якое пабачыла свет ў 1985 г.

Канчаткова вярнуў беларускую навуку спадчыну Тышкевічаў у 80-х гг. мінулага

стагоддзя Генадзь Каханюўскі. Гэта быў унікальны чалавек, які здолеў аднавіць і ўзначаліць беларускі краязнаўчы рух, разгромлены і знішчаны сталіністамі ў 30-х гг. XX ст.

Г. Каханюўскі доўгі час узначальваў Менскі абласны краязнаўчы музей з сядзібай у Маладзечне, прыдаў для яго нямала каштоўных экспанатаў, падабраў супрацоўнікаў, адданых сваёй справе. У выніку безаблічна ўстанова ператварылася ў культурны асяродак, вядомы не толькі ў Маладзечне, не толькі ў вобласці, але і ва ўсёй Беларусі, стала адным з цэнтраў навагарскай музеязнаўчай думкі.

І потым, калі Г. Каханюўскі працаваў у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН Беларусі і ў Нацыянальным цэнтры імя Ф. Скарыны, ён працягваў займацца краязнаўствам, ўжо тэарэтычна асэнсоўваючы яго. Пісаў артыкулы і чытаў лекцыі па краязнаўству.

Г. Каханюўскі займаў у навуцы асобнае месца, працуючы на сумежжы многіх дысцыплін: гісторыі, краязнаўства, літаратуразнаўства, этнаграфіі, фальклору, мовазнаўства. Пра такую комплекснасць сведчаць яго кнігі.

Значную ўвагу Г. Каханюўскі звярнуў на дзейнасць братаў Тышкевічаў. Менавіта ён уключыў біяграфічныя даведкі пра іх у розныя энцыклапедыі і даведнікі, у тым ліку і ў энцыклапедыю "Этнаграфія Беларусі".

Адной з лепшых працаў Г. Каханюўскага з'яўляецца яго манаграфія "Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў XVI - XIX стст.", што выйшла ў свет у 1984 г., яшчэ да пачатку "перабудовы". У кнізе ён падрабязна спыніўся на дзейнасці братаў Тышкевічаў і прысвяціў ім некалькі старонак навуковага тэксту.

Аналізуючы дзейнасць Я. Тышкевіча, Г. Каханюўскі вызначыў яго ролю ў станаўленні археалагічнай навукі ў Беларусі. Ён адзначае, што Я. Тышкевіч першым выказаў думку, што з прыняццем хрысціянства курганны пахавальны абрад паступова знікае. Заўважыў Г. Каханюўскі і тое, што Я. Тышкевіч лічыў, што эпоха бронзы папярэднічала эпосе жалеза. Я. Тышкевіч вызначыў адным з першых і асноўную этнічную прыкмету крывічоў - адпаведныя жаночыя скроневыя колцы. Я. Тышкевіч упершыню даў дэталёвае апісанне каменных прыладаў працы і асабліва каменных сякераў. Г. Каханюўскі адзначае, што праца Я. Тышкевіча "Апісанне Барысаўскага павета" выклікала



Віленскі музей старажытнасцей

ўвагу пазнейшых даследчыкаў беларускай этнаграфіі і фальклору.

Апавядаючы пра ўклад Канстанціна Тышкевіча ў беларускую археалогію Г. Каханюўскі адзначае яго наступныя заслугі: "К. Тышкевіч пацвердзіў, што каменныя сякеры спачатку былі прыладамі працы, а потым рытуальнымі рэчамі падчас пахавання".

К. Тышкевіч паклаў пачатак вывучэнню старажытных беларускіх гарадоў і замкаў. Ён упершыню стаў складаць тапаграфічныя планы беларускіх замкаў і гарадзішчаў. Таксама братаў Тышкевічы вялі палявыя дзённікі археалагічных раскопак. Не згубіла свайго навуковага значэння і ўнікальная манаграфія К. Тышкевіча "Вілія і яе берагі".

Значную ролю ў вывучэнні беларускай археалогіі XIX ст. адыграў і маскоўскі археолаг Леанід Аляксееў, які шмат гадоў праводзіў раскопкі на тэрыторыі этнаграфічнай Беларусі і выдаў дзве ўнікальныя манаграфіі, прысвечаныя Полацкай і Смаленскай землям.

Шмат гадоў працаваў Л. Аляксееў і ў маскоўскіх архівах. Самай цікавай працай даследчыка, прысвечанай гістарыяграфіі і гісторыі беларускай археалогіі з'яўляюцца манаграфія "Археалогія і краеведне Беларусі XVI в. - 30-е годы XX в.". У гэтай кнізе ёсць параграф "Браты Тышкевічы" і раздзел "Разгром Віленскага музея і Археалагічнай камісіі (1865 г.)".

Л. Аляксееў піша, што К. Тышкевіч быў першым археолагам у Расійскай Імперыі, які звярнуў увагу на ганчарныя клеймы курганных гаршкоў. Л. Аляксееў, як і Г. Каханюўскі лічыў, што Я. Тышкевіч заклаў падваліны беларускай навуковай археалогіі. Пры гэтым ён спасылалася на сведчанне археолага А. Кіржора, які пісаў у 1856 г., што "гонар пазову да жыцця літоўскай археалогіі належыць Я.П. Тышкевічу", які ў 1837 г. раскапаў першы курган. Менавіта Я. Тышкевіч, яшчэ ў 1851 г. задумаў стварыць Віленскі му-

зей старажытнасцей і Археалагічную камісію пры ім.

Цікавая звестка праўраў Л. Аляксееў пра ліквідацыю Віленскага музея па загаду М. Мураўёва. М. Мураўёў абвінаваціў Я. Тышкевіча ў прапагандзе польскасці, на што той адказаў, што хацеў адлюстраваць у музеі "старажытнасці не польскія, а мясцовыя, гэта значыць літоўска-рускія". Такім чынам мы маем мясцовага патрыёта, "літвіна", а не паляка. Л. Аляксееў таксама надрукаваў некалькі лістоў Я. Тышкевіча, напісаныя незадоўга да сваёй смерці.

Роллю К. Тышкевіча ў развіцці музейнай справы ў Беларусі адзначае таксама і А.А. Гужалоўскі. Ён піша, што ў Лагойску на працягу 30-60-х гг. XIX ст. ішла напружаная музейная праца. Падрабязна апісвае А. Гужалоўскі і Віленскі музей старажытнасцей. Ён цытуе наступныя словы Я. Тышкевіча: "Пад словамі "Віленскі музей" я разумее і разумею збор рэчаў, які б, як у люстэрку, даваў адбітак жыцця і дзеяння літоўска-рускага народа на кожным з этапаў яго існавання". У апошнім энцыклапедычным выданні "Археалогія Беларусі" Тышкевічам прысвечаны грунтоўныя артыкулы.

Дзякуючы намаганням студэнтаў і выкладчыкаў кафедры гісторыі Беларусі і музеязнаўства у Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў адкрыта мемарыяльная аўдыторыя імя братаў Тышкевічаў з адпаведнай экспазіцыяй. У гэтым годзе з нагоды 200-годдзя Я. Тышкевіча выдавецкі цэнтр "Марка" РУП "Белпошта" мяркуе выпусціць мастацкі канверт з серыі "Вядомыя асобы Беларусі".

У Менску ў мікраараёне "Міхалова-2" з'явіцца вуліца братаў Тышкевічаў.

У выніку намаганняў беларускіх даследчыкаў навуковай спадчына братаў Тышкевічаў была грунтоўна даследавана і стала складовай часткай беларускай археалогіі, этнаграфіі і музеязнаўства.

## У народнай песні жыве родная мова на Піншчыне

Крыху раней наша газета распачала аповед пра тое, дзе на Піншчыне жыве родная мова. У гэты раз я прыняў удзел у двух мерапрыемствах, якія праводзіліся аддзелам культуры райвыканкама.

Ужо працягла час аддзел культуры праводзіць справаздачы ўстаноў культуры перад насельніцтвам. Так склалася, што ў гэты дзень, калі павінна быць справаздача работніку культуры сельсаветаў у в. Бобрык, адбылася мая сустрэча з загадчыцай аддзела ідэалогіі, культуры і моладзі Людмілай Галавач, якая настойліва запрашала паглядзець справаздачу работнікаў клуба і бібліятэкі. Я згадзіўся. І вось што я ўбачыў і пачуў.

Пра негатыўныя пытанні я апаўдаць тут не буду, бо гэта адразу пасля справаздачы зрабіла сама Людміла Васільеўна. Мяне цікавіла прысутнасць нацыянальнай мовы беларусаў у рабоце культурыстаў. Пра лепшае распавяду. Бібліятэкаркі з Дабраслаўкі, Пласкінь і Ліпнікі (Алена Кулеш, Алена Міхалевіч і Наталія Шляжка) паказалі літмантаж, які звязалі з 65-гадовым юбілеем паэтэсы Яўгеніі Янішчыц і з святам роднай мовы. Кароценькая справаздача, але па-беларуску і на надзённыя тэмы.

Заслугоўвае ўвагі той факт, які мяне вельмі здзівіў і абнадзеіў. Дабраслаўскі сельскі клуб прадставіў на справаздачу, хоць і нешматлікі, але добры, новы, малады калектыў, які выканаў некалькі беларускіх песняў. Кіруюць гэтым цікавым калектывам Сухаверхая Тацяна і Быковіч Жанна.

Новы калектыў у складзе: Наварыч Галіны, Ладыга Алы, Сухаверхай Марыі, Завадскай Наталлі і Старык Алы выканалі беларускія народныя песні "Вёсачка", "Шумяць вербы", "Паехала Гандзя ў лес", "Біла мяне маці" і інш.

Другога сакавіка ў раёне адсвяткавалі народнае свята "Провады зімы", ці "Масленіца". У г.п. Лагішын з'ехаліся госці з Парэцкага, Мерчыцкага, Ставоцкага, Валішчанскага і Лышчанскага сельсаветаў.

На імправазаную сцэну (ганак Дома культуры) выходзілі многія калектывы мастацкай самадзейнасці з вёсак Ставок, Парэчча, Валішча, г.п. Лагішын. Сёння качу зрабіць паведамленне пра два калектывы. Самадзейны калектыў "Стаўляначка" прадстаўлялі Кахновіч Марыя, Пахальчук Марыя, Яскевіч Ніна, Пісцун Ірына і Козел Дзмітры. Яны праспявалі "Прывітальную", "Грымата", "Каля рэчкі", "Малада" ды інш. Акампанавалі Стэльмах Аляксандр і Навальвіч Уладзімір.

Маю ўвагу звярнуў на



Ансамбль даўнейшай народнай песні з в. Парэчча



Мастацкі гурт "Стаўляначка" з в. Ставок



Клектыў спявачак з в. Дабраслаўкі

сябе калектыў "Парачаначка" пад кіраўніцтвам Вольгі Кандрацюк. Спявачкі з Парэчча праспявалі "Стаць гара высокая", "Іванка", "Вярба", "Пірагі" і прывітальную "Ад Парэцкага роднага краю".

А вось і спявачкі: Жук Марыя, Трушко Антаніна, Галета Алена (дырэктар ДК), Башчук Ніна, Сахарук Ірына, Бахур Вольга, Башчук Галіна,

Вакульчук Святлана. Спявалі самадзейныя спявачкі пад акампанемент Вольгі Кандрацюк.

Трэба дадаць, што беларускае слова гучала на свяце мала. І гэта народнае свята рабіла нейкім чужым, не беларускім.

Уладзімір Гук,  
старшыня ТБМ  
Пінскага раёна.

## Дабрыня Раісы Раманчук

"Дабрыня". Так завецца чацвёртая па ліку паэтычная кніга Раісы Раманчук, якая спачатку рабіла кухарам у адным з Баранавіцкіх дзіцячых садкоў, а потым да пенсіі працавала ў цяжкіх умовах на Баранавіцкім баваўняным камбінаце, на якім зарабіла шмат прафесійных нявылечных хвароб. Нарадзіла і выхавала разам з мужам трох дзетак і ўжо мае чацвёрта ўнукаў. Вучылася, працавала і ўвесь свой век жыла і жыве ў суладзі, у гармоніі з сапраўдным беларускім словам. Усе яе выданні, а гэта "Снежка ў дзіцінства", "Рамонкавы ранак", "Звон верасовы" і "Дабрыня" напісаны на чысцоткай, крынічнай, радаснай беларускай мове.

Спецыяльна не выбіраў, а проста так, выпадкова адкрыў адну са старонак "Дабрыні", каб працытаваць без усялякіх каментароў твор аўтаркі, каб вы ўсе, дарагія чытачы "НС", адчулі гукі і жыццё нашай зямліцы:

Зернейка ў зямельку ўпала.  
- І прапала?  
- Не прапала!  
Уваскрэсла. Ажыло  
І раскок жывы дало.

Кропелька ў зямельку ўпала.  
- І прапала?!  
- Не прапала!  
Наталіа той раскок,  
Набірае моц лісток.

Промнік сонца ўсміхнецца,  
Да раслінкі дакранецца,  
Зацітуць, запахнуць кветкі,  
Закалосяцца палеткі.

Каб суаднесці назву дзіцячай калярова ілюстраванай кніжачкі на 52 старонках Раісы Раманчук са значэннем слова "дабрыня", то разгарнуў "Глумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы", а ў ім яно тое, што і *дабрата - спагадлівасць, душэўная прыхільнасць да людзей, імкненне рабіць усё добрае для іншых*, а ў другім сэнсе - *яшчэ раскоша, характэрна, любата!* То можна прама сказаць і напісаць, адзначыць, што ўсе гэтыя якасці глыбока сядзяць у сэрцы, душы паэтэсы і надаюць асаблівую прыгажосць, увагу, павагу і самой Раісе Раманчук, і яе паэзіі.

Не забыла ў сваёй "Дабрыні" паэтэса і пра сваю горыч, вынішчэнне роднага ў вершы "Беларуская мова":

Куды ні паедзь, у якую краіну -  
Народ сваёй мовы ніколі не кіне.  
А мы, беларусы - і крывёдна, і горка -  
Цалкам забыліся мову, гаворку.  
Дзяды нашы, прадзеды тут пажывалі,

Крывёю і потам зямлю палівалі,  
У бядзе і ў радасці чуліся словы  
Роднай сваёй, беларускае мовы.  
Цяпер беларусы цураюцца мовы,  
У іншых гучаннях нашэптаюць словы.  
Дзе вы?  
Адгукніцеся, любячы словы,  
Пяшчотнай маёй беларускае мовы.

Колькі б я не прысутнічаў на яе творчых сустрэчах з дзеткамі, то столькі ж разоў было такое адчуванне, што з першых гукаў яе вершаваных, яна нясе гэтую магнетычную чысціню паэзіі да іх, як да сваіх уласных сяброў! Таму доўга-доўга яны не адпускаюць яе ад сябе, а некаторыя нават падбгаюць, каб паглядзіць сваю гасцю, а частка з іх набіраецца сілаў, храбрасці і працягваюць, як з роднай мамай, гэты жывы клубочак яднання вечнага нашага прыгожага рыфмаванага пісьменства.

А зараз яшчэ некалькі слоў пра мастака слова. Раіса Міхайлаўна Раманчук (дзявочае прозвішча Шымко) нарадзілася ў в. Лігараўшчына (на хутары) на дзівоснай, цудадзейнай Карэліцкай зямлі 20.04.1957 г., скончыла славуцкую Варанчанскую школу. У г. Баранавічах вучылася ў вучылішчы і тэхнікуме, першыя свае вершы апублікавала вучаніцай у Карэліцкай раённай газеце "Польмя", з ёй трымае моцную сувязь і сёння.

Мне ў сувязі з паэтычнымі крокамі аўтаркі ўспамінаецца далёкі 1988 год, калі падчас службы на Далёкі Усход прыйшла з Менска газета "Знамя юнаці" ад 2 верасня, а ў ёй С. Райкіна ў сваім артыкуле "І след у душы оставит "Лира" адзначае сярод іншых чальцоў літаб'яднання "Лира" г. Баранавічаў тады мне невядомую Раісу Раманчук як цікавую паэтку. Было ёй тады 26 год, але журналістка не прайшла мімаходзь, каб не заўважыць гэтую прамяністую Асобу Пяра! Дадам, што з таго часу, тая газета дасюль захоўваецца ў маім архіве.

Застаецца дадаць, што мы вітаем паэтэсу Раісу Раманчук з яе самахварным, самаданым служэннем на ралі беларускай мовы і літаратуры, ганарымся ёю. Пры ўсім гэтым адзначаем, што ўсе беларускія кнігі паэтэсы пабачылі свет на яе ўласныя грошы, заробленыя потым і мазалямі, што "Дабрыня" адрэкавана ў Смаленску - першай сталіцы БССР - у выдавецтве "Наапрэс" у 2014 годзе, тыражом 300 экз. І завяршаем свае нататкі яе маленькім вершам "Любы край":

А водар струменіць з вядзерца суніцамі,  
Аж крукам чамусьці ідзе галава.  
Вясны, палявы, увесь усеян крыніцамі -  
Мой край беларускі, цябе лепш няма.

Міхась Узынскі,  
г. Баранавічы.

## Абсталёўваем кватэру па-беларуску

Змяніць лямпачку ў жырандолі? Прапыласосіць дыван? Папраць фіранкі? Прыборка кватэры можа стаць займальным адукацыйным мерапрыемствам! Новая паштоўка з серыі "Не маўчы па-беларуску" ад кампаніі "Будзьма!" раскажа, як гучаць па-беларуску простыя побытавыя рэчы вакол нас.



Шукайце паштоўкі серыі на стэндах FlyCards!  
Не маўчыце па-беларуску!

## Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

### Рэдакцыйная калегія:

Алена Анісім, Юрась Бабіч, Юля Бажок,  
Марыя Баравік, Вінцук Вячорка, Юрась Каласоўскі,  
Леакадзія Мілаш, Максім Новік, Язэп Палубятка,  
Аляксей Пяткевіч, Уладзімір Содаль, Станіслаў Суднік,  
Павел Сцяцко, Алег Трусаў.  
<http://nashaslova.mns.by/> <http://pawet.net/>  
<http://kamunikat.org/> <http://tbn-mova.by/>

### Аўтары цалкам адказныя за падбор і дакладнасць прыведзенай інфармацыі

Газета надрукавана ў Лідскай друкарні.  
231300, г. Ліда, вул. Ленінская, 23.  
Газета падпісана да друку 7.04.2014 г. у 10.00. Замова № 1341.  
Аб'ём 2 друкаваныя аркушы. Наклад 2000 асобнікаў.  
Падпісны індэкс: 63865.  
Кошт падпіскі: 1 мес. - 5600 руб., 3 мес. - 16800 руб.  
Кошт у розніцу: па дамоўленасці.

### Заснавальнік:

ТБМ імя Францішка Скарыны.

Пасведчанне аб рэгістрацыі № 908 ад 18 снежня 2009 г. выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

### Адрас рэдакцыі:

231293, Лідскі р-н, в. Даліна.

Адрас для паштовых адпраўленняў:  
231282, г. Ліда-2, п/с 7.

E-mail: naszaslova@tut.by